


ІМ//119661 (039)

І Л І Л Я Г У Р С К І

Новы горад

п'есад

Дз.В.
Ліл



6a

ІН//119661(039)

2-й прынты.

І Л Ъ Л Я Г У Р С К І

Не забывать
дому

228594

НОВЫ ГОРАД

П'ЕСА Ў 4 КРУГАХ

Б. 45601
19 6 33 р.
VII

ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
ЛІМ 1933 МЕНСК

6а



Тэхрэд АБРАМАВА
Здана ў друк 25/X-32 г.
Падпісана да друку 3/I-32 г.
Набраяла брыгадай НЯЧАЕВА
Адк. кар. друк. З. Варатынская

ЗАКОЛДОВАНІ

Заказ № 2886

2.000 экз. (4 арк.)

Уп. Галоўлітбелу № 1114

Друкарня імя Сталіна



2020

П'еса пастаўлена Беларускім дзяржавным тэатрам рабочай моладзі (БелдзяржТРАМ'ам), Беларускім дзяржавным колгасным тэатрам і Дзяржавным польскім тэатрам УССР імя Н. А. Скрыпніка.

І. Гурскі
Новы горад

ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ

Віхура Арцем—нач. работ на пабудове элек-
трастанцыі, стары бальшавік, каля 55 год.
Беразоўскі Ніл Максімавіч—галоўны інжынэр,
54 гады.

Беразоўская Тацяна—яго жонка, каля 50 год.
Беразоўскі Сяргей—іх сын, белы эмігрант,
прыехаў у СССР, як ангельскі інжынэр,
пад прозывішчам Тэйлор Джэн.

Беразоўскі Вадзім—іх сын, студэнт, пры-
ёхаў на практыку, 20 год.

Дубов к Тарас—сакратар парткалектыву, каля
35 год.

Альховы Андрэй—манцёр, сакратар камса-
мольскае ячэйкі, працуе бетоншчыкам

Відук—старшыня рабочкому.

Кімаў Арсень—малады інжынэр камсамолец.
Уэльс Горальд—ангельскі інжынэр.

Скакун Хведзька — бетоншчык, п'яніца, пра-
гульшчык.

Гануля—яго жонка.

Верас—стары рабочы, клэдчык.

Гніда—чорнарабочы, былы бандыт. Сапраўд-
нае прозывішча Жыгалка.

Хрушч—плотнік, працуе чорнарабочым.

Хмара Адам—дзесятнік.

Смык Сымонка — былы бяспрытульнік, пра-
цуе бетоншчыкам. Сапраўданае прозывішча
Скрыпка.

Марына—студэнтка, практыканка.

Параска—работніца.

Звягіна—загадчыца клубам.

Размазня—паштальён.

Лявон—стары дзед, вартаўнік.

Яшка—піонэр.

Цігр } бяспрытульнікі.
Міцька }

Рахункавод.

Машыністка.

Рабочыя, работніцы, камсамольцы.



Круг першы

Кватэра Віхуры. Шафа, этажэрка з книжкамі. На
стале раскіданы чарцяжы, газеты, часопісы. Пор-
трэт Леніна. На канапе съпіць Віхура.

1. Будзем знаёмы

Смык (*ідзе, крадучыся, з фанарыкам, адварнуўшыся*). Ты,
Цігр, будзеш на пасьце... а вы, братва, на операцыю.
(*Бяспрытульнікі рассыпаліся па пакою, чуцен стук*).

Міцька. Ну ты, зануда!

Цігр (*выбягае з-за дэзвярэй*). Маўчы, гад, а то дух вон
кішкі на тэлехвон...

Смык. Ш-ша! (*Чытае*). Капітал.

Міцька. Дзе?

Смык (*паказвае*). Во!

Міцька (*схваціў книжку*). Карл Маркс. (*Пераліствае*). Ни-
якага капиталу ў наліччы не аказалася...

Смык (*водзіць фанарыкам*). Ну і книжак, ядзяць це мухі...

Цігр. І болей ні хрэна...

Міцька. Што?

Цігр (*навёў фанарыкам на боты*). Стоп!

Міцька (*хапае боты*). Глянь, якая комбінацыя... (*паказвае
хвілю, праз дзірку ў боте*), з нашае операцыі,

Цігр. Бяры.

Смык (*паглядзеў*). Баракло.

Цігр (*са злосцю кідае*). Ну і операцыя!?

Віхура (*ускочыў, запальвае лампу. Цігр накідаеца на
яго*). Зладзе! (*Вывернуўся, схваціў бот, прыглядаеца*).

А-а, шпана!..

Цігр (выхватвае фінку). Коцай!
Віхура. Як коцну! (Замахнуўся ботам).
Цігр (кідаецца на Віхуру). Пад дзевятае...
Віхура. Басота! (Моцна съціснуў руку).
Цігр (крывіцца). О-ой! (Выпускае фінку).
Смык (усыміхаючыся). Якая сіла... ну і сілішча. (Паузэ).
А сіла сілу паважае.
Віхура (падняў фінку, кідае). Вазьмі!
Смык (хватае). Што?
Віхура (усыміхаючыся). Ня бойся.
Цігр (уэяў фінку, злосна паглядзеў). Ну, шчасьце тваё, што
не раззлаваў мяне. (Пайшоў).
Віхура (съмлецца). Маё шчасьце?!
Смык. Братва! — а ён нічога стары. Каб даў крыху пашамаць,
тады свой у доску.
Віхура (адзяе боты). Калі ёсьць што?
Міцька. Адны мышыныя абрывікі... у наліччы аказаліся.
(Съмех).
Смык. То дай закурыць.
Віхура (дастae махорку). Гэта можна. (Усе закурваюць).
А вось паесці... (Стукае). Суседка.
Смык. Ты, слыш, кінь, бачым ядрона вош, што ад шчыра
сэрца гасцьцей прымаеш... (Падыходзіць). Будзем знаёмы.
Віхура (усыміхаючыся). Давай, пазнаёміся. (Вітаецца).
Смык. Смыкам празываюць мяне, ядзяць-це мухі (паглядзеў
на кнігі) з камарамі. (Паузэ). Па соцыяльнаму... бацька
мой, Сенька Грач блатны.
Віхура. А мяне Віхурай...
Смык. Будзем прыяцелямі.
Віхура (дае кніжку). У знак нашае дружбы.
Смык (скрываюць, неахвотна бярэ). Дзякую. (Чытае). Ае-
нін, „Задачы саюзаў моладзі“.
Міцька (фыркнуў). Нішто сабе операцыя!?Смык (разглядае чарцяжы). Гм... Ядзяць-це мухі... Да чаго
дадумаліся... На балоце...
Віхура (у захапленьні). Хутка каюк балоту... Праз годзік-
два тут будзе новы горад.
Міцька. Новы горад? Навошта? (Паузэ). Не, не чапай ба-
лота!

Віхура. Што-о? Не чапаць балота? (*Пауза*). Э-эх, ты, гала в садовая! (*Пауза*). Як гэта: „не чапай балота!“, калі ў ім худоба гразъне... а часамі нават і чалавек, што з дарогі зьбіўся.

Смык (*зусім ня слухае, разглядае чарцяжы*). Тут, значыцца будзе закладзены новы горад?

Віхура (*паказвае*). Ага. (*Пауза*). А гэта, электрастанцыя. Тут падатно чыгункі.

Смык (*паглядзеў хітра*). Ня выйдзе!

Віхура. Чаму?

Смык. Таму. (*Паказвае на галаву*). Чардак патрэбен... як і ў нашай справе.

Віхура. А хіба?

Смык. Тэхніку трэба ведаць.

Міцька. Во-во!

Віхура. Аўладаю.

Міцька. Ботаў людзкіх ня маеш, ня то што інжынэрам быць... (*Фыркнуў*). Ну і операцыя!?

(*Пайшлі съпявачы*):
Памру я, памру я, пахаваюць мяне,
І ніхто не пазнае, дзе магла мая.
І ніхто не пазнае і ніхто ня прыдзе,
Толькі познаю начкай, салавей праляе.

Віхура (*увесь час ходзіць, застанавіўся*). Эх, рабяткі, рабяткі... залаты чарназём. Буйныя галовушкі... ім. усё ні-пачом.

2. Музыка наших дзён

На поўным ходзе будаўніцтва электрастанцыі. Працуюць бетонамяшалкі, пад'ёмнік. Кругом рабочыя, нібы мураўі, абліяпілі рыштаваныні.

Віхура (*падымаючыся на рыштаваныні*). Як добра жыць у нашы дні, дні творчае кіпучас работы!

Дубовік (*радасна*). Вось яна, музыка наших дзён. Любата!

Альховы (*бадзёра*). Хочацца жыць і тварыць!

Дубовік (*у захапленыні*). Сярод балот, лясоў, імшараў, расьце новы горад, горад на балоце.

Віхура. Электрыка да зарэзу патрэбна. На сіўцы, ці булагім далёка не заедзеш. (*Пауза*). Ды' што сіўка, ці булагі, пар на што сіла, дый то перад электрыкай не ўстаіць... (*Пауза*). Э-эх, хутчэй-бы электрычны плуг, цягнік, тады...

Альховы (перарывае). Тады, застогне дрыгва, зарунее жыта на полі.

Віхура. Падналяжам, рабятушкі, ды паднацісьнем!

Смык (увайшоўши). Здарова, малайцы!

Альховы. Здароў.

Смык. Курыць маеш?

Альховы. Німа.

Смык. Ну і будаўнікі, хрэн вам у вочы. Без табакі, што бяз рук ці без штаноў на вясельлі.

Рабочая цягнуць на рыштаваньні двухтаўровую бэльку.

Галасы.—Раз! Два! Возьмем!

— Раз! Два! Дружна!

— Раз! Два! Яшчэ разок!

Віхура (дапамагаючы). Падналяжам, рабятушкі, (усе) ды паднацісьнем!

Верас (зьверху). Цэглы!

Хрушч. Даю! (Пускае ўверх пад'ёмнік). Мэрыканізацый!?
Хі-хі-хі.

Смык (глядзіць уверх). Іш ты, ядзяць це мухі, да чаго дадумаліся...

Хрушч (да Смыка). А як пабудуюць станцыю, тады ўсё будуть рабіць ляктрычнасцю: араць, малациць, кароў даіць, курант выводзіць...

Гніда (перарывае). Можа і дэяцей пладзіць... Хе-хе-хе.

Смык. Які хлюст... (Пауза). А сам знацца руکі ў брукі і на спацыр...

Хрушч. Ну і язычок, ядзяць це...

Смык (да Гніды). Хаця варты было-б, такіх, як ты, у адстаўку...

Гніда (абурана). Чаму?

Смык (хітра). А таму, што: іх ня сеюць і ня жнуць, яны самі родзяцца...

Гніда. Гэта значыцца, хто?

Смык. Яны самыя... дурні.

Гніда. Ах ты вашапруд! (Кінуўся біць, Смык уцякае).

Верас (зьверху). Эй, хто там, съцеражыся!

Гніда (адскочыў). Падушыцеся! Тэмпы... ліха матары.

Верас. Цэманту! Гніда, галубе, не затрымлівай.

Гніда (падае). Усё адно, як у прорву.

Беразоўскі (увайшоўши). Ну што вы, што вы, нельга-ж
гэтак, дарагуша. (Разглядае). Пясочку трэба падсыпаць,
а то цэманту навалі. (Падсыпае пясок).

Верас (зьверху). Таварыш Беразоўскі!

Беразоўскі (пускае ўверх чарпак з цэмантам). Падна-
ляжам, рабятушкі, ды паднацісьнем!

Хрушч (да Беразоўскага). Калі-ж сілы не хапае (*Ximra*).
Можна сказаць ні хлеба, ні табакі...

Беразоўскі. Вам хлеба не хапае?

Хрушч. Хапае. (*Ximra*). Вось толькі табакі...

Беразоўскі. З табакай цяжкавата. (Дае папяросу).

Хрушч (горда). Сваю махру маю, на сала выменяй.

Смык (лоўка падвярнуўся, узяў папяросу). Разъмерсі, тваю
мерсі. (Зацягнуўся). Нічога тутунь, ядзяць це мухі...

Беразоўскі (зъдзіўлена глядзіць). Вам што, малады
чалавек?

Смык (смакуе). Крымскі?

Гніда (хітра да Беразоўскага). Цягаецца тут розная шваль...

Альховы (падыходзячы). Ня шваль, а будучая зьмена роз-
най швалі... (Да Смыка). Так, Сымонка...

Гніда (да Альховага). Ня вякай!

Альховы (да Гніды). Ягомасьці хутка заткнем горла...
(Да Ганулі, жартуючы). Так Ганулька...

Гануля. Эт, гэты Андрэй... А яшчэ сакратар кэ-сэ-мэ.
(Въ рываеца). Андрэй!—ня дурэй, хвартух падэярэш; мне
татулька купіў, каб Хвядзюлька любіў...

Альховы. Дзе-ж твой Хведзька сёньня?

Гніда. А ты сачком, ці што?! (Падыходзіць). Ты Хведзьку
не чапай. (Пауза). Ён, можна сказаць, усю рэвалюцыю
на сабе вынес...

Галасы (зьверху).—Цэманту!
—Цэглы!

Гніда. Ма-хор-кі!

Хрушч. Мы-ла!

Відук (да Хрушча). Эх і стукнуў-бы я табе ў рыла!

Гніда. Зачыні плявацельніцу, прафсаюз!

Хрушч (да Відука). Я-це стукну!

Гніда. Калі гроши будуць?

Відук. У сераду.

Хрушч. У сераду!? (Пауз). Я, можна сказаць, дэкаду ня
емшы...

Гніда. Дый у міне, можна сказаць, другі тыдзень нічога ў
роце ня было... Хіба толькі вобла. (Ідзе Віхура).

Віхура (элосна). Таварышы!—Ня час бузіць.

Верас. Ня добра, хлопцы... ой як кепска. (Пауз). Рабіць трэба.

Гніда. Бузіць... Гані махорачку, начбуд! (Усе бягучь да
Віхуры).

Галасы (эъверху). Даёш цывікі!

Голас (эънізу). Бяз цывікоў крыі!

Голас (эъверху). Як-жа!

Голас (эънізу). Матам!

Галасы (эъверху). — Цэманту!

— Цэглы!

Галасы (эънізу) — Махоркі!

— Мяса!

— Ма-хор-кі!

Гніда. Даволі кровушку нашу піць!.. (Да ўсіх). Брацішкі,
за што бароліся?! За што кроў пралівалі?! (Разрывае
кашулю). За махорку!.. (Глядзіць, якое зрабіў уражанье).
Можна сказаць, брацішачкі, тыдзень... болей... месяц
махоркі ў вочы ня бачыў. (Смык лоўка падкрадваеца,
выцягвае ў яго з кішэні махорку), смага (хватаеца за
горла), душу разъздзірае.

3. Куры, братва, наб дома ня журыліся

Гніда (хватае Віхуру). А ну... ідры тваю!

Хрушч. У штаб Духоніна!

Гніда. Давай тэлеграму ў нябесны саўнарком!

Галасы — Душки!

— Ламі!

— Крышы!

Гніда (схваціў кол). А-амба! (Гікнуў і кінуўся да Віхуру).

Даві другога, а не — цябе!

Віхура (ладчая руку, да Гніды). Што ты сабе думаеш?

(Пауз). Няўжо табе не абрыдла, як сьвінні, пад пла-
там валяцца?...

Хрушч. Коцай! (*Выхваціў з-за халавы нож*). Пёрышкам яго!
Смык (*юркнуў у сярэдзіну*). Куры братва, каб дома ня
журывіся!

Гніда. Амба! Досыць зьдзекавацца, з нас, пролетарыяту!..
Хрушч. Эгы: круцяць, муцяць, мэнчаць, а народ енчыць...
можна сказаць.

Смык (*падняўся ўверх*). А ну налятай, у каго совесці няма.
(*Падняў ўверх асьмушку маҳоркі, усе кідаюцца закур-
ваць. Мітусяніна*).

Верас. Рзышлася дзікая арда!

Альховы. Разгулялася!

Дубовік. Разбушавалася!

Хрушч (*заспіываў*).

Хлебам кармілі дзяўчонкі меня,
Парні снабжалі ма-хор-кай.

Смык. Правала! У, гніда!

Гніда. Я.

Смык (*зласціва*). Не да цябе п'юць...

Гніда. Я, Гніда, чаго ты хочаш ад мяне.... (*Паўза*). Маҳо-
рачкі даў. Міне, можна сказаць, савецкі дохтур на су-
хоты прапісаў... (*Ідзе да яго*).

Смык (*съмела*). Ты ня Гніда... ты сапраўдная вош на савец-
кій арганізьмі.

Усе.—Ах-ха-ха!

— Ох-хо-хо!

Галасы. Гніда—вош!

— Вош на савецкій арганізьмі!

Гніда (*кідаеца біць*). Ды я табе, сукінаму сыну, нюхаўку
раскавашу!

Смык (*уцякаючы*). Вош—гідра рэволюцыі.

Дубовік. Да-а. Вош у грамадзянскую дубы валіла.

Гніда (*крычыць*). Братцы!—дык гэта-ж мая маҳорка. (*Хрушч
лезе ў кішэню, дастае маҳорку, Гніда ізтым часам
адбірае недакураныя цыпаркі, сыпле ў капшук*).

Смык (*выхватвае капшук*). Братва!—дык гэта-ж мае цёткі
Насты, баранавае машонкі капшук. Бандыты зарэзали.

Гніда (*замахнуў кулаком, потым безнадзейна апусьціў*).

Бяры! куры! На ящчэ. (*Дае маҳорку*). Бяры, шкура!

Хрушч (*замахнуў калом*) Г-ах! (Смык адскочыў).

Гніда (выхваціў кол, кінуў) Табе-б скрыпку, Сымонка...
(Пауза) Бацька комісарам быў, першую скрыпку граў...
(У бок). Але... музыка гэта казытала, от так (дышыць
сябе), к-кх... к-кх...

Смык (заміграў вачыма). Э-эх, каб мне скрыпку...
Хрушч (у бок). О, не! Чортава насенъне... скрыпку яму.
Віхура (спакойна). Да-а... Кім былі, тым і засталіся...
але аб гэтым у другі раз. (Пауза). Гарбатага·магіла спра-
віць... (Цывёрда). Гайда, на рыштаваны!

Хруш. Толькі ня хоцацца рук смуродзіць...

Віхура. Рукі кароткія!

Гніда. А калі што?

Смык. Пасправуй: сабаку сабачая съмерць...

Беразоўскі. І ня брыдка... эх, вы, гаспадары. Праз месяц
ангельская інжынэрыйя машыны прывязе. (Паглядзеўверх)
А ў нас работы цьма-цьмушчая.

Дубовік. Хопіць чухацца. Гайда! (Пайшоў, а за ім частка
рабочых).

Гніда. Э-эх і сьвіснуў-бы я па гэтай першай скрыпцы.
(Перадразніваючи). Гайда!?

Смык. Грозен рак, ды ззаду вочы...

Беразоўскі (да Гніды). Ня будзь дзіваком, блазан!

Віхура. А хто ня пойдзе, то цацкацца ня станем.

Галасы (эастаўшыхся). Што пужаць!

— Мы не кулакі!

— Мы рабочыя!

Смык. Ты, Гніда, відаць панскага бізуна захацеў?

Гніда (да Віхуры). А хто ня пойдзе, то, значыцца, за ва-
роты? І грошы знайдуцца?

Віхура (цывёрда). Значыцца, за вароты. Так, і грошы знай-
дуцца.

Гніда. А ў міне, можна сказаць, баляць зубы...

Смык. Трэба разьбіць губы, спусьціць кроў, тады пера-
стануць балець... (Съмех).

Хрушч. Халера, ня быў-бы той Смык, усё на скрыпцы над-
цінае...

Гніда (да Смыка). Кажаш, кроў спусьціць?

Смык. Эгы: дурную...

Галасы (э́верху). Цэмантү!
Рабочы (э́ніэу). Ёсьць!

Гніда і Хрушч неахвотна ўзяліся за работу. Заста-
ліся: Віхура, Беразоўскі і Смык.

4. З кім павядзешся, ад таго і набярэшся

Віхура. Дык вось што, Сымонка, ідуchy дарогай ніколі не
глядзі ўгару, хоць нічога ня знайдзеш, але нічога і ня
згубіш...

Смык (падумаўшы). Добра таго біць, хто кажа не баліць...
Віхура (хітра). Тым, хто хістаецца, то ўправа, то ўлева,
заўсёды на мардасах пападае... таму і баліць.

Смык (балюча). Ніколі я ня хістаўся... Крыху...

Віхура (перарывае). Зазнаўся... Па крывой дарозе пайшоў...
А з кім павядзешся, ад таго і набярэшся.

Беразоўскі (да Віхуры, усміхаючыся). Кажуць, што ў
шпаны атаманам быў.

Смык (нэрвова). Што-ж тут съмешнага...

Віхура (спакойна). Съмеху бацца той, хто нічога не бацца...

Беразоўскі (падыходзячы). Ты краў?

Смык (кусае цубу). Краў.

Віхура. Да мяне на операцыю прыходзілі.

Беразоўскі. Ноччу?

Смык (холадна). Раніцою. Там і пазнаёміліся. (Паўза). Да-
ведаўся, што Віхура свой у доску.

Беразоўскі. Добрае знаёмства?

Віхура. Дык як, будзем будаваць, ці разбураць?

Смык. Як гэта разбураць!

Віхура (рад). Правільна! Пабудуем новы горад, магутны
такі, прыгожы. (Паўза). Утром нос Пілсудчыкам, Пуан-
карэ, Брытанам...

Смык (перарывае). Слыши! Арцем! І Каудкаму з другога
інтэрнацыяналу па зубох...

Беразоўскі. Каудкаму?

Смык (паказвае на Віхуру). У яго, слыш, зълямзіу, прачы-
тай... (Паўза). Бяззубы, стары, а шамкае... (Да Бера-
зоўскага). Чаго ты зъдзіўся? Мы з ім (паказвае на
Віхуру), больш году знаёмы... Вось ключы (дастасе

зывязку), а гэта ад яго кватэры... (*Дае Віхуру*). Усё перачытаў, вядома, гадзічны стаж... (*Съмлеща*). Часты госьць, урэшце гаспадарыць... (*Закасвае рукавы*).

Віхура (*вельмі рад*). Выдайце яму спэцадзежу і гайда.

Беразоўскі (*съмлеща*). Яшчэ зълямзіць ды да Кауцкага?!

Смык (*да Беразоўскага*). Слыши, ты што-ж, ядрона вош...

жартуеш. Кауцкі за гэты час на Марксе выспаўся...

Беразоўскі (*рагоча*). І Маркса чытаў?

Смык. Што Маркс. На Маркса надзейся, дый Леніна чытай.

(*Пауз*). Чытаў, усе, слыш, яго кнігі, зубы паламаў чытаўшы і ні хрэна не разабраўся... Мудры стары! (*Пауз*). Прышоў да выніку, што трэба ісьці праца-ваць, бо калі папрацуеш, дык і Маркса і Леніна адчуеш, а з імі ды з Вісарыонавічам у бой ісьці куды лягчэй.

Беразоўскі. Э кім?

Смык. Сталіным.

Беразоўскі. Ага. Тады, гайда.

Смык (*ідучы*). Гайды! (*ідучы*). Будуй пролетары! Будуючи новыя гарады, выхоўвай новага чалавека... Сказаў Віхура, сын ткача, сам токар па мэталю.

Віхура (*падышоў да тэлефону*). Дайце контору. Контора?

Хмара прыехаў? Не-е. (*Вешае трубку*). Гм... Пашлі дурнога, а за ім другога...

5. Нешта цэнтра піша

Размазнья (*ідзе наперад, ногі цягнуць назад*). Таварыш Віхура—нешта цэнтра піша. (*Дае тэлеграму*).

Віхура (*чытае*). Пятнаццатага нарада ВЭ-ЭС-ЭН-ХА будаўніцтве. Тчк."

Размазнья. Нарада... Зноў камандыровачка, зноў авансікі. Э-эх, плачудь народныя грошыкі!.. (*Пауз*). Па нашым паштовым ведамсцьце, ніякіх табе авансікаў, ніякіх табе камандыровачкі!.. (*Пауз*). Сыцылізм не пабудуеш на нарадах ды паседжаньнях... не-е. Хе-хе-хе!

Віхура (*нібы між іншым*). А лёкайская група, да сацыялізму тупа...

Размазнья. Тупа, тупа, як бабін пуп...

Віхура. Што?

Размазья (дробненька съмлеща). Ды так, нічога. Хі-хі-хі.
Віхура (разважаючы). Пятнаццатага, а сёньня дванаццаць
другое...

Размазья (хітра). Шкодніцтва!?

Віхура. Дзе?

Размазья (трусьліва). У вашым ВЕ-СЕ-ЕН-ХА.

Віхура. Чаму?

Размазья. А таму, што трэба было напісаць урадавая,
ці пасеўная; такія, значыцца, наша ведамства не за-
трымлівае, патому, уне ўсякае чаргі... І то, іншы раз
бывае, значыцца, спозыніцца дні на два-три, але-ж усё
такі, значыцца, не на столькі...

Віхура. Значыцца, значыцца, а калі-ж ацеліцца... ваша ве-
дамства.

Размазья. Наша ведамства, самае акуратнае...

Віхура (перарывае). Акуратнае?!

Размазья (жартуючы). Эгы. Значыцца, мог-бы зусім ня
прыносіць і што-б ты мне зрабіў. Падумаеш, начальства!
Многа вас, значыцца, разъвялося. (Пайшоў, насустрэч
яму ідзе Хмара).

6. Хто э нас бальшавік

Хмара (чуть трymаецца на ногах, съпявae):

„Не-е для мяне прышла вясна”...

Віхура (съмлеща). Не для цябе вясна, то для каго?

Хмара (ікае). Для каго? (Пауза). Для розных там комі-
сараў... (Крычыцы). А для меня, кажучы па-беларуску:
ванючая, съмрдзючая восень... (Пауза). Аплявалі Ра-
сею... (Адрыжка). Прыедзеш у Беларусію—беларусі-
зуйся, у Украіну—украінізуйся, у Арменію... (Падцягае
штаны). Ой жывот... расстройства. (Ікае). Усё ад гэтай
воблы... ці, як там па вашаму, тараноў, ці што.

Віхура. Што ты чаўпеш?

Хмара. Хачу гаварыць на том языке, на яком гаворыл
Ленін... (Падымае ўверх галаву, аглядаеца). А-а, гэта
ты, чалавек у футляры... Хіба ты бальшавік?—не. Ты
фанатык... Ты чыноўнік ад комуізму... О, ты далёка
пойдзеш!

Віхура. Ну, а ты хто?

Х мара. Жывы чалавек. (*Съпявае*):

Колькі лет, кароўкі нет

Маслом адрыгаецца...

Віхура (*усьміхаецца*). Відаць.

Х мара. Што ты бачыш?

Віхура. Адрыжку...

Х мара. Дурань ты! Адрыжка... Ты маёй падэшвы (*паднімае бот*), якая стапталася, ня варт... Я цябе куплю і прадам... (*Падыходзіць Беразоўскі*). Рразумееш, у рэаконструкцыйны пэрыяд, патрэбны жывыя людзі... (*Да Беразоўскага*). Правільна!

Беразоўскі. Гледзячы што?

Х мара. Патрэбны жывыя людзі?

Беразоўскі. Патрэбны.

Х мара. Вось, бачыш, што кажа адукаваны чалавек.

Віхура. Усё-ж, з чым ты прыехаў?

Х мара. Хіба ты бальшавік?.. (*Съпявае*):

Чым ты, мілы, задаешся —

Ты-ж ні к чорту не гадзішся...

Віхура. Пытаю, што прывёз?

Х мара (*зусім ня слухаючи, да Беразоўскага*). Хто з нас бальшавік?

Беразоўскі (*нэрвуюцца*). Па-мойму вы... вы не бальшавік.

Х мара (*абурана*). У белая сволач!

Беразоўскі (*памкнуўся*). Мянене?..

Х мара. Так, так. (*Дастае кандыдацкую картку*). Глядзі, прахвост, гадзічны кандыдацкі стаж... (*Падыходзіць Дубовік*).

Дубовік. Дай картку.

Х мара, А-а, гэнсэк. (*Пауза*). Ня ты даў, ня ты і возьмеш.

Дубовік. Тады Калніну аддасі.

Х мара. Не-е, ня ніжэй Яраслаўскага...

Дубовік (*ла Хмары*). Зойдзеш на бюро.

Х мара. У адну дудку. (*Іакавае на Віхуру і Дубовіка*).

Дурань—дурня пазнаў і на піва пазваў... (*Ікае*). Памылачка правага характару, дый загіб з заскокам, у вас, гэнсэк з начбудам... (*Пауза*). Слухайце вы, хадзячыя цыркуляры, а ці можна слухаць кандыдату з гадзічным

стажам фокстрот ці чарльстон... (*Дастае пласьцінкі*).
У Менску на бараходке дастаў...

Дубовік. Слухай сабе чарльстон, фокстрот, калі табе люба...
Хмара. Э-эх вы, дрындышкі... (*Пауза*). Ну, я... я люблю
гэтую музыку, я жывы чалавек.

Віхура (узвёрда). Досыць у дурні гуляць. Скажы, прывёз
што, ці не?

Хмара (холадна). Вагон воблы.

Хрушч (падыходзячы). А грошы?

Хмара. Няма грошай, ня далі і мусіць доўга не дадуць
(*Ікае*). Заўсёды вобла выплывае, калі крута прыходзіцца...

Віхура. Прыдзецца вам ехаць. (*Глядзіць на гадзіннік*).
Яшчэ пасыпееце.

Беразоўскі. Ёсьць. (*Да Віхуры*). Арцеме!—цэмант цяпер
на фунт золата... Пясочку, дарагуша, толькі ў меру...
(*Пайшоў*).

Віхура. Добра. (*Да Хмары*). Усё ходарам ходзіць, а ён
п'янстваваць. (*Пайшоў з Дубовікам да бетонамяшалкі*).

7. Абвяшчаю італьянку

Хрушч (крычыць). Кішкі марш граюць... За народныя гро-
шыкі п'янстваваць... Кідай работу! Давай італьянку!

Скакун (уваходзячы). Хочаш італьянку, магім даць... (*Па-
казвае на гармонік*). Дзесятнік тут?

Хрушч. Пайшоў.

Скакун. Развязло?

Хрушч. У дрызінушку.

Скакун. Ну і хрен з ім. (*Пауза*). А дзе-ж гэта мая
сыцерва?.. Мой кракадзіл у спадніцы?..

Гануля. Я туатаўкі, Хведзька.

Скакун. А-а, вунь яна, мая даўгагрывая вужака...

Гануля. Хведзька, мілы, дарагі, ідзі дадому...

Скакун. Была ў сабакі хата... (*Пауза*). А ну, шкура, за-
цяграй!

Гануля. Хведзька...

Скакун (замахнуў кулаком). Каму кажу. (*Заграў на гар-
моніку, съпявает*). Пайшоў Хведзька скачучы.

Гануля (прав сълёзы). А Ганулька плачуучы...

Скакун (*да Лявона*). Глядзі, стары, як вымуштраваў гэтую двуногую малпу.

Лявон (*нясьмела*). Ды яно-ж так: дзе мужык жонку за касу водзіць, там жыта родзіць... (*Ximra*). А там, дзе раз арэ, то зараз і забярэ...

Скакун (*горда*). То-то! (*Спявае*).

Ой ты Хведзька, ты Хведзюнка,

Разудала галава,

Калі мне яе ня зьнімуць,

Сем галоў зьніму да я.

Віхура. Зноў арудуец..

Скакун. Што?

Віхура. Нельга сваяволіць, вось што.

Скакун. Калі-ж сэрца баліць... (*Пауза*). На таранах выяжджаеце... (*Спявае*):

Ёлкі-палкі лес густы,

Ходзіць Хведзька халасты,

Дзе-ж Ганулька дзенецца,

Калі Хведзька жэніцца.

Віхура. Кінь бузіць.

Скакун (*спявае*):

Пайшоў Хведзька скачучы,

А басота плачучы.

Гануля. Хведзька, голубе, сокале...

Скакун (*да Віхуры*). Ну і люблю-ж я цябе.

Віхура (*паказвае на Ганулю*). Лепей яе.

Скакун. Ну і яе, кракадзіла гэтага, ды яна сволач... учора ў клюбе другому падміргнула. (*Схапіў за валасы*). Падміргнула?—кажы.

Гануля (*праз сълёзы ўсміхаючыся*). Хто каго любіць, той таго чубіць, ці ня так Хведзька...

Скакун. Эх, красуня ты мая ненаглядная. (*Абнімае*). Абкружыла гадаўка мяне, абваражыла, але покуль у стос не ўзяла.

Віхура. Хведзька, Хведзька, залатыя рукі, ды чортаў харектар... Ну ідзі прасыпіся, а ўвечары паталкуем.

Скакун. Чаму-ж не паталкаваць з разумным чалавекам... (*Пауза*). Кажуць-жа, што лепей з разумным згубіць, чымся з дурнем знайсьці...

Хмара (*iдзе*). Хведзька!

Скакун. Га?

Хмара. Грай, а не—гроши аддай!

Скакун (*эасцяінүү на гармоніку*).

Ой ты Хведзька, ты Хвядзюнка,

Разудала галава.

Усюды ўлезеш, усюды скажаш

Неразумныя сдава...

Віхура. Ня ўмеем мы яго да рук прыбраць.

Скакун (*лезе цалавацца*). Ардёме!—з табою паміраць гатоў... ды яшчэ вось з гэтаю зазнобаю.

Хмара. Хведзька!

Скакун. Га-а?

Хмара. Грай на ўсе басы!

Скакун. З дурнем звяжашся... (*Заграў*). У апошні раз...

Хмара танцуе, да яго далучающца Хрушч і Гніда.

Частка рабочых сходзіць уніз, акружаючы тануючых.

Гніда. Хопіць цярпець!.. Амба! Каюк!

Хрушч. Хопіцы!.. (*Крычыцы*). Абвяшчаю італьянку!

Гніда. Нашы патрабаваньні...

Хрушч. Акуратна выплачваць гроши...

Гніда. Даваць мыла...

1 рабочы. А то вошы завяліся... (*Съмех*).

Гніда. Братцы!—брыгада Дубовіка працуе... (*Пабег. Гудок. Перапынак*).

Віхура. Таварышы!—вы што жартуеце, ці сапраўды сабраўся ў італьянку гуляць...

Галасы. Якія жарты!

— Даёш гроши!

— Ня жрамшы!


Віхура. А што яшчэ, калі ня жарты?

Рабочы. Дазнайся ў сувіньні чаго яна хоча... Вечна: рохрох і ні-бэ, ні-мэ, ні ку-ка-рэку...

Дубовік (*сходзіць уніз*). Гэтая гульня мне не падабаецца...

Хмара (*да Віхуры*). Ну ты, энтузыясты, скема, чалавек з билетам, паслухай: жывот іх есьці просіць... Разумееш: быцьцё вызлачае съядомасць.

14 // 119661



Хрушч (съмлеща). Біцьцё вызначае съядомасьць... Лоўка...
Ха-ха-ха!

Віхура. Гм... Гульня ў італьянку... Дык гэта-ж здрада...

Хмара (перарывае). Паехаў, паехаў, агітацель. Скрыўляеш
лінію партыі, мілой...

Віхура. Кажу проста: будаўніцтва станцыі, якая зьменіць
экономіку ўсяго краю, чыя ідэя? — Леніна—ленінскае
партыі; чыя справа? — справа рабочае клясы. (Пауза).
Хто так ці інакш, съядома ці несьядома, тармазіць
будаўніцтва, той вораг рэволюцыі.

Галасы.—Ого, крута гне!

— Куды ўзяў!

— Правільна!

— Па-балашвіцку! (На рыштаваньнях үрукат, крык).

Галасы.—Го-о-ра-а-ча!

— Па доктара!

— Не патрэбен ён!

Усе кінуліся на месца аварыі, адтуль нясуць
акрывеўленага рабочага, камунара.

8. Што пасееш, тое і пажнеш

Хрушч. От парадачкі! (Пауза). Забілі чалавека...

Дубовік. Комунара.

Верас. А якога комунара, лепшага з лепшых ударніка, ра-
бочага, кладчыка.

Дубовік (зьнімае шапку). Хвілін пяць таму назад цешы-
ліся з яго работы. Гэта-ж адзін з тых, які пабіў сусьевет-
ны рэкорд: у паўгадзіны 1924 цагліны ў падмурак...

Гніда (падыходзячы да Віхуры). Парадачкі!?

Смык (да Гніды). Што пасееш, тое і пажнеш...

Віхура (падыходзіць, зачыняе вочы). Шапкі зьняць...
італьянцы.

Альховы. Хто вінаваты?

Дубовік. Мы, комунары, комсамольцы, старыя рабочыя,
усе тыя, хто аддана працуе на будаўніцтве.

Смык. Правільна!

Рабочы. Як-жа так? Я стары бетонішчык, гляджу за сваёй
работай...

Смык. А так, глядзі ў корань, ядзяць ці мухі. (*Пауза*).

Зыністажай гніду на целе пролетарскім, а то вошы развядаудзца...

Віхура (*балюча*). Вось то-то і яно. (*Хвалюеца*). Ідзе гастрэйшая барацьба не на жыцыё, а на съмерць... А мы, нібы тыя квактухі,—ходзім, апусьціўши крыльлі... (*Паднімае галаву*). Хіба мы перасталі быць бальшавікамі!

Дубовік. Съмерць комунара заставіць многіх задумацца на чый млын лъюць ваду „італьянцы“...

Альховы. Вось ён сапраўдны герой. Мы ніколі не забудзем чорнарабочага вялікай будоўлі.

Віхура (*устрахнуў сівымі валасамі*). Эй, хто там плача! (*Пауза*). Ня плакаць над трупамі паўшых барацьбітоў! (*У валю*). Замест яго тысячи зъявяцца! (*Пауза*). Галоўнае фундамант, а ён закладзены. (*Выносяць комунара. Гудок*).

9. Маланка

Размазьня. Вечна ходзіш, вечна бродзіш, вечная на съвеце суталака... а сызылісты кажуць, нібы гэта дыялектычны рух. (*Дастае тэлеграму*). Маланка. Глядзі якая, значыцца, акуратнасць у нашым паштовым ведамстве... Заўсёды трэба малніраваць...

Віхура (*бегла чытае, рад*). Будаўнічыя матэрыялы зпт грошы зпт продукты зпт атрыманы тчк Беразоўскі. (*Пауза*). Маладзец Размазьня.

Размазьня (*задаволены*). Го-го-го. Трывойная магу зусім ня прыносіць... (*Ідучы*). Ну і народ пайшоў, адна драбната ды ўсе такія нервенныея... (*Выходзячы*). Толькі наша ведамства...

Смык. Ды ўжо-ж, ваша ведамства, ядзяць-це мухі... На чапааху яго, ва ўсесаюзным маштабе...

10. На поўны ход

Беразоўскі (*хутка ідае*). Ну, як, Арцеме?

Віхура. Толькі што атрымаў.

Беразоўскі. А я-ж малніраваў...

Віхура (*лабрадушна съмлечца*). А трэба было даць пасейную...

Беразоўскі. На поўны ход!—дарагуши.

Віхура. На рыштаванын!—таварыши.

Смык. Толькі праца можа згладзіць пляму.

Альховы (*працуе*). Дружна возьмем! Раз за разам, 'шчэ разок!

Дубовік. Падналяжым, ды паднацісьнем, мой дружок!

Альховы. Э працай і паміраць весялей...

Смык. Навошта паміраць? (*Пауза*). Працаваць па-новаму, ядзяць це мухі, сказаў Сталін, каб аж поджылкі затрэсціся... у Кауцкага.

Віхура. Падналяжам рабятушкі, ды паднацісьнем!

Дубовік. Дрыжы капиталізм, ядзяць це мухі, сказаў Смык, (*Съмех*).

Усе дружна працуць, толькі Гніда ходзіць ту-
ляючыся.

Смык. Гайда, таварыши! (*да Гніды*). Гайда, сказаў Арцём
Віхура, шпана ты армавірская...

Верас. Будзем біцца як чэрці, але запоўнім прарыў!

Альховы (*съплювае*):

Мы працы палацы збудуем
у горадзе новым труда.

Галасы. Цэманту! Цэглы!

Віхура (*ла Гніды*). А вы туляецеся? (*Панура*). Пойдзем,
памажыце пакойнічка прыбраць... Ня можаце, скрабе-
Тады гайда на рыштаваныні... Зноў ня хэндіць... (*Го-
ласна*). Тады (*паказвае на вароты*), гайда да чортавай
матары.

Гніда (*хмура*). Ой глядзі!.. (*Пауза*). Можа дорага кашта-
ваць!..

Віхура (*рашуча*). Колькі-б не каштавала!

Гніда (*паплёўся да выхаду*).

Галасы. Правільна! Адным трутнем менш!

Віхура (*да Беразоўскага*). Вы тут, Ніл Максіміч, а я да
Мітрыча... (*Пайшоў*).

11. Думкі ў слух

Беразоўскі (*выпраміцца*). Дарагуша, мілы чалавек. Комунар. Та-ва-рыш. (*Голосна*). Таварышы!—з вамі хачу працаваць, гарэць на працы, з вамі і паміраць гатоў.

Віхура (*вярнуўшыся*). Руку.

Беразоўскі (*павесялеў*). Арцеме!—стары, многа чаго бачыў на сваім вяку: быў съведкаю і сам рабіў, каб пашкодзіць... І шкодзіў. Усюды шкодзіў: на франтох, у тылу, дзе толькі можна было. (*Пауза*). Прышоў да гэтага не адразу, доўга выношваў, як той поэт, каб заяўіць свае думкі ўслух: я быў съядомым шкоднікам, зядлым ворагам савецкае ўлады. (*Пауза*). Што я цалкам ваш, пастараюся на справе даказаць.

Віхура. Добра. Пажывем далей, убачым болей... Мажлівасці для вашае работы складзены. Рабочая кляса ніколі не забудзе прадстаўнікоў тэхнікі, якія шчыра працуюць.

Беразоўскі. Шчыра, шчыра, дарагуша.

Віхура. Вельмі добра! Вельмі рад! Будзем чорнарабочымі вялікай будоўлі. Так? (*Моцна цісьне руку*).

Беразоўскі (*радасна*). Так.

Віхура. Тады... (*Зьбіраецца выходзіць*).

Беразоўскі. Ідзі і будзь спакойны...

12. Сустрэча

Лявен. Ніл Максімович!

Беразоўскі. Што? Хто?

Лявен. Нейкі студэнт, а можа і ня студэнт, ці мала хто цяпер цягнаецца па съвеце, настойліва патрабуе вас.

Беразоўскі. Пратусыціце. (*Ілзе насустрач яму Вадзім*).

Вадзім (*бяжыць*). А-а, тата. (*Ставіць чамадан*). Добры дзень!

Беразоўскі. Сынку, Вадзім! Добры дзень! (*Цалуюцца*).
Малайчына, падрос.

Вадзім. Вы стомлены?

Беразоўскі. Ды не, так, работа...

Вадзім. А ў вас тут такая строгасць.

Беразоўскі. Жыцьцё суровае, суровыя і законы.

Вадзім. А як мама?

Беразоўскі. Здарова.

Вадзім. Ну, а Сяргею пішаце?

Беразоўскі (цяжка ўздыхнуў). Усё скончана. (Пауза)

У нас з ім дарогі розны...

Вадзім (рад). Правільна!

Беразоўскі (паглядзеў кругом). Ну, а мне, старому, цяжка...

Свая кроў...

Ляўон (падыходзячы). Ніл Максімч! — чаго гэта Гніда,
нібы бандыт, туляецца...

Беразоўскі (устрапяняўцца). Патурылі яго: „да чортавай
матары...“

Ляўон (выходзячы). От гэта добра: паршывую авечку з
стада вон...

Марына. Вадзім! — глядзі якая тут прыгожасць... (Пауза)
Зайдрошчу вашаму бацьку, ён такі шчасльівы.

Ляўон (бяжыць). Слухайце, слухайце, вы таксама студэнтка?

Марына. Так.

Ляўон. З ім? (Паказвае на Вадзіма).

Марына (усміхаючыся). З ім.

Ляўон (махнуў рукою). Цяпер усе пастухі студэнтамі сталі...

Марына. Ха-ха-ха! Правільна, стary...

Вадзім (да Марыны). Будзьце знаёмы.

Марына (вітаючыся). А мы да вас, на практику.

Беразоўскі. Вітаю, вітаю маладых будаўнікоў!

Марына (цягне Вадзіма). Пойдзем, чаго раскіс... (Падъ-
мочуцца на рыштаваньні, съплююць).

Альховы (падыходзячы). Відаць свойскія... (Да Вадзіма).
Комсамольцы?

Вадзім. Кандыдат.

Альховы (да Марыны). А ты?

Марына. Не.

Альховы. Чаго-ж ты засаромілася? (Пауза). Зварганім на-
грузку, а потым... Ёсьць!

Марына. Даёш!

Альховы (падумаўшы). У мопраўскую.

Марына. Згодна.

Альховы. Руку.

Марына. Маеш.

Лягон (падыходзячы). Іш ты: рыбак рыбака, бачыць з
далёка...

Альховы (крычыць). То прыходзьце вечарам у клуб!

Вадзім. Прыдзем!

Марына. Абавязкова!

Лягон. Чаму-ж ня прыйсьці, Альховы хлопец хвацкі, усіх
нагрузіць. (Пайшоў).

13. Хто старое забудзе, таму нюхаўку на патыліцу

Гніда. Спацыруеце?

Беразоўскі. Што? (Пауза). Убірайцесь адсюль!

Гніда. Хіба, разам з вамі... Памятаеце... па вашаму загаду...

Беразоўскі (нэрвоза). Зараз-жа, каб і духу вашага ня было.

Гніда. Памятаеце, палкоўнік...

Беразоўскі (крычыць). Хто старое ўспомніць...

Гніда. Хто старое забудзе, таму нюхаўку на патыліцу.

(Пауза). Разумееце, палкоўнік Беразоўскі, зубы вон,
смаркалку ў съмятку.

Беразоўскі. Разумею, разумею... Ох-хо-хо. (Адсоўваецца)

На сціне цёмана, яму мярзчицца, як Гніда пад
аго каманду катуе рабочага.

Гніда. Палкоўнік...

Беразоўскі (махает рукамі). Лезе, як съвіньня, заплю-
шчыўшы вочы... Унь рыла... съвінячае.

Трывойныя гудкі, чуваць ритмы пахавальнага
маршу, песня. „Не плачьте над трупами павших
борцов“. Съвет.

14. Перастаў біцца пульс лепшага з лепшых ударніка

Віхура (ідзе па рыштаваньнях застанавіцца, панура). Ня
верыцца, мой дружа, што цябе ня стала. Перастаў біцца
пульс лепшага з лепшых ўдарніка, кладчыка, комунара.
(Пауза). Зусім нялепы выпадак вырваў цябе з нашых
радоў. (Выцірае сълёзы). Цябе ня стала. (Пауза). О, не,
не! Ты будзеш заўсёды з намі, на баявым пасту. (Пауза).
Таварышы!—Мітрыч, адзін з тых, які першы палажыў

шагліну ў падмурак, адзін з тых, які быў прыкладам для ўсіх нас, таму так цяжка расставацца з ім. (Пауз). Хто заменіць яго?..

Галасы (разам). Мы!

Дубовік (з пад'емам). Таварышы!—мы заменім яго. (Пауз).

Хаця (чытае партбілет), затрымка, ня стала-ж чала-века... (Чытае з партбілету). Нумар дзесяцьсот пятнаццаць восемсот трэці... Калі ўступіў у партыю? Тысяча дзесяцьсот сямнаццаты. (Пауз). Але-ж затрымкі ня можа быць. Будуй пролетары—затрымкі ня будзе.

Верас. Мы з Мітрычам разам гадаваліся, разам і працавалі.

Адна ў нас з ім професія. Розыніца тая, што ён комунарам быў, прычым комунарам, які, не шкадуючы жыццю, аддаваў усяго сябе.

Голос. Прычына съмерці?

Верас (выцірае сълёзы). Нялепы выпадак: калі „італьянцы“ разбушаваліся, да іх ішоў, разнерваваўся... пахінуўся... (Пауз). Але не, затрымкі ня можа быць. (Дае заяву Дубовіку).

Дубовік (чытае). Прашу прыняць мяне ў сябры Комуністычнае партыі (балашавікоў) Беларусі. Вытворчы стаж—сорак год. Прафесія—кладчык. Верас.

Віхура (рад). Дружышка!

Верас. Хоць і стары я, але думаю, што буду карысным для партыі.

Альховы. Стары конь баразны не сапсует...

Верас. Так, дзеткі,—вось толькі клячу трактар выпірае. (Пауз). Усё-ж, яшчэ пацягну годзікаў пяць... (Гулок).

Альховы (зацягнуў, усе падхапілі):

Мы працы палацы забудуем
У горадзе новым труда.

(Праца. Музыка).

Верас (на кладцы). Не, не, стары конь баразны не сапсует...
у добрай гаспадарцы і кляча патрэбна.

Круг другі

Клуб рабочых. Падыходзяць комсамольцы, спра-
чаюцца, съмлюцца.

1. Дзе шляецеся, хуліганьё

1-ы комсамолец. Я, рабята, з выгадамі пра нашу комуну,
дый наогул пра ТРАМ'ядро, ня згодзен. (*Стукае ў
дэ́веры*).

2-гі комсамолец. Хіба гэта выгады?

1-я комсамолка. Ну, а што-ж?

2-я комсамолка. Недаречнасьць нейкая...

1-ы комсамолец (*мацней стукае*). Вось вам і недареч-
насьць, а ў комуну ня зойдзеш...

Зьвягіна (*з-за дэ́веры*). Хто там?

2-гі комсамолец. Адчыній. Комуна.

Зьвягіна. Ди ну вас.

1-ы комсамолец (*моцна стукае*). Адчыній!

Зьвягіна. Дзе шляецеся, хуліганьё?

1-я комсамолка. Ня шляліся, а былі на рэпэтыцыі.

Зьвягіна. Рэпэтыравалі, як разлагадца, га?! Ня пушчу!

2-я комсамолка. Таварыш Зьвягіна, даражэнская, пусьці...

1-я комсамолка (*зласціва*). Мы больш ня будзем разла-
гадца, толькі пусьці.

Зьвягіна (*з-за дэ́веры*). На хітрыкі... О, не!

1-ы комсамолец. Рабята, давайце наладзім концэрт...

Галасы.—Давайце!

— Шумавы!

— Кашачы!

— Ха-ха-ха!

2-гі комсамолец (*у дэ́веры*). А ты, опортуністка, ідзі
дрыхай!

З'вягіна. Вось за гэта самае, ня пушчу! (*Съмех*). Цьфу на вас! (*Плюе ў скважыну замка, усе адскокваюць*).

1-ы комсамолец. Ну зацягнем, рабята! (*Зайграў на бутэльках „Па марам, па марам...“ падыходзіць Смык*).

Смык. А—а, у нашым палку прыбыла... (*Пауза*). Вы што-ж, ядрана вош, гуллеце ў бяспрытульных...

1-ы комсамолец. Ды не. З'вягіна ня пускае...

Смык. Э-эх вы, а яшчэ ядраўцы...

1-я комсамолка. Ня ядраўцы, а трам'ядраўцы...

Смык (*лезе па трубе, там завязвае рушнікі, апускае ўніз*). Лаві! Эх вы! (*Трам'ядраўцы адзін за другім лезуць уверх. Вывягае З'вягіна*).

З'вягіна (*крычыць*). Карава! Хуліганы! Комуна разлагаетца!

Смык (*лезе ўніз*). Ціха ты! (*Пауза*). Ніхто не разлагаецца!

З'вягіна. А—а, гэта ты! Ды я цябе... каб на цябе... Хуліган!..

1-я комсамолка. Сымонка, ідзі да нас.

З'вягіна (*узялася ў бакі*). А бадай на цябе немач, сама прасілася, а цяпер ката заве... (*Узвыў съмеху*). Вось-же ня пушчу! (*Зачыняе дэ́веры. Чувашь мурлыканье на ўсе лады. Съмех*).

2. Наму верыць

Дубовік (*вядзе паседжанье бюро партколектыву*). Дык ты съцвярджаеш, што ніколі не рабіў рэвізіі лініі партыі ў нацыянальным пытаньні?..

Хмара. Я заўсёды за генэральную лінію трymаюся... (*Пауза*).

А ўсё тое, што тут гаварыў Віхура адносна: беларусізацыі, украінізацыі ды арменізацыі, усё гэта хлусьня...

Віхура. Хлусьня?

Хмара. Так. (*Пауза*). Я заўсёды за генэральную лінію абедзьвюма рукамі...

Віхура (*да ўсіх*). Вось яго слова „А для мяне, кажучы падбеларуску, ванючая, съмярдзючая восень... Аплявалі Рәсечю...“

Хмара (*не дае гаварыць*). Ілжэ, як сівы мэрын... Ніколі я гэтага не казаў...

Дубовік. Ну, а тое, што з гэтаю групою гарлапанаў заадно?

Х мара. Эт, ты ўжо крыху дабаўляеш, што заадно...
З вяягіна. Каму верыць? Адзін комуніст і другі...
Відук. Ну другі не комуніст... (Пауза). Мы Віхуру ведаем
як бальшавіка, а вось Хмару... як перараждэнца, як апартуніста.

Х мара. З цябе Томскі...

Відук (перарывае). Я ня Томскі, а Відук...

Х мара. Тым горш...

Відук. Я падтрымоўваю прапанову таварыша Віхуры аб выключэнні яго з партыі і зняцці з пасады дзесятніка.

Х мара. Яўная памылка. Я, можна сказаць, заўсёды з генэральнай лініяй у дружбе... вось толькі з Віхурай.

З вяягіна (перарывае). Можа Хмару нам па-бальшавіцку прызнае сваю памылку.

Х мара. Дзякую за ласку! З гразьзю зъмішалі, зрабілі перараджэнцам, зрабілі апартуністам, зрабілі вялікадэяржайным шовіністам, дый яшчэ прызнавай памылку. Дудкі! Што з таго, што я п'ю... Мала хто п'е! (Пауза).

А што да працы, дык я можна сказаць усім целам...

Альховы (перадывае). А трэба ўсёй душой...

Х мара. А ты, Андрэй, памаўчаў-бы... Ведаем, як ты праводзіў колектывізацыю... (Пауза). Кося, кося, покуль у аглоблі, а як запрог, дык—но, дый калом па баку... Загібшчыкі!..

Альховы. Выбачай. Партыя ніколі не ацэньвала маю работу, як загібшчыка. (Да Віхуры). Таварыш Віхура!

Х мара. Ты і Віхура гэта адно, а партыя другое. Ды ну вас усіх! (Уваходзіць Смык пераадзеўшыся).

Дубовік. У нас бюро.

Смык. Ведаю. Мне толькі адну фактычную даведку.

Х мара (устае). Тут парцейнае бюро, а ня зборышча бяспрытульнае шпаны.

Дубовік (да Смыка). Калі ласка.

Смык. Братва! Хмару Адам ня мае ніякага права быць у партыі. Гэта двурушнік. Ён якшо ў Гнідаю, а хто Гніда?

Х мара (ускочыў). Ну хто?

Смык. Гніда—гэта воўк у авечай шкуры—былы бандыт.

Дубовік. Бандыт?

Х мара. Ах ты, вашапруд паршывы! Браткі, нехта збрахаў.
А скажы курыцы, дык яна па ўсёй вуліцы.
З вягіна. Ну але: кума-куме, дый пайшло па ўсім сяле.
С мык. Ну ты, ядзяць-це мухі, парткума, заткніся. (*Пауза*).
Сапраўднае прозвішча Гніды—Жыгалка.
В іду. Жыгалка? Той самы, што ў Тоўстым лесе арудаваў?
С мык. Той самы. (*Павярнуўся і пайшоў*).
Віхура. Ого! добрая птушка.
Дубовік. Пытаньне яснае. Я веру Віхуру. Галасую. (*Пауза*).
Хто за выключэньне? (*Падлічвае*). Сем. Супроць? Няма.
Пытаньне вырашана.
З вягіна. (*Перарывае*). Для мяне ня зусім ясна. Я ўстры-
малася, і нікога не баюся.
Х мара. Каб ты свае цені баялася! Гэткая помач—горш не-
мачы.
Дубовік. Пытаньне вырашана. Пастанову бюро можна аб-
скардзіць.
Х мара. Абскардзіць?.. І там такія сядзяць... (*Пауза*). Эх ввы,
падумайдзе толькі. Увялі спаборніцтва, ударніцтва. Ну і
працуем, але смаку ня чуем... (*Хітра*). За мазалі, за
сваю крывавую працу што атрымоўваем?—хунт масла.
Чаго маўчыце, хадзячыя цыркуляры... (*Пайшоў*).
Дубовік. Вось табе і жывы чалавек, раскусіш яго, дык за
паўкілёмэтра нясе... Да-да. (*Пауза*). Ну, пераходзім да
наступнага пытаньня. Слова мае таварыш Віхура. (*Да
Віхуры*). Калі ласка.
Віхура (*устае*). Таварышы! факты апошніх дзён шмат аб
чым гавораць. „Італьянка“, гэта—не выпадковае зъя-
вішча. На будаўніцтве ня ўсё ў парадку. Відаць, чыясьці
рука лоўка арудуе. (*Цьвёрда*). Партыя нас паслала на
адказнейшы вучастак работы. Мы павінны жыць пала-
жыць, а выканань заданьне. Партыйны, комсамольскі
колектывы, рабачком, насыщеннай газета, усе павінны
біць у адно: сваячавы пуск электрастанцыі. Вось і ўсё.
Дубовік. Усё ясна. Траба рынудца ў бой. Заўтра правядзем
партход, пасъля зутра агульны сход рабочых. Насыщен-
газета павінна выйсці праз два дні. Хто супроць? Няма.
(*Да сакратара*). Запіши. (*Пауза*). Ну?
Віхура. А прыём у партыю?

Дубовік. Правільна. Ёсьць заява ад таварыша Вераса. Са-
ракагадовы рабочы стаж.

Галасы. Прыняць!

Дубовік. Вераса ўсе добра ведаюць. Галасую. Хто су-
проць? Няма. Паседжанье бюро лічу зачыненым. (Усе
разыходзяцца).

3. Фізкультура—здароўе чалавеку

Альховы (усыміхаючыся). Фізкультура—здароўе чалавеку-
Смык (па-цырковому некалькі раз перакуліўся). А як-жа:
у здаровым деле—здаровы дух, сказаў Сямашка...

Марына (съміеца). Які Сямашка?

Смык. Наш інструктар.

Свісток. Робяць некалькі фізкультурных нумароў.
Убягае Звягіна.

Звягіна (выцірае пот). Я не магу... я не магу... куды ні
зойдзеш, усюды комсамольцы. А бадай на вас немач!
(Да Марыны). Ну, а ты чаго стаіш, ахміstryня!

Марына. Я...

Звягіна. Няма чаго, калі прышла, дык спражняйся разам
з хлопцамі... (Съмех).

Марына. Ды мне што, калі спражняцца, дык спражняцца...
(Узрыў съмеху).

Звягіна. Чаго вы ржэце, асталопы!.. (Марына распра-
наеца, лоўка робіць некалькі фізкультурных нумароў).
От, гадаўка, паясьніцу пераломіш, дзяцей ня будзе каму
раджаць...

Марына (жартуючы). Нічога, па гэтым дзеці будуць, толькі
дробненькія!

4. За адно бітага дзесяць нябітых даюць, дый то не бяруць

1-ы рабочы (чытае па складох). У краіне саветаў не па-
вінна быць няпісьменных.

2-і рабочы. А як-жа, за аднаго бітага, дзесяць нябітых
даюць, дый то не бяруць.

Вадзім. Таварыш Хрушч!—чытайце.

Хрушч (*аж падскочыў*). Мяне, можна сказаць, мама нарадзіла малапісъменным, хачу ім і памерці. (*Съмех*).

Вадзім. Чытайце, чытайце.

Хрушч (*неахвотна бярэ кніжку, чытае*). Імпэрыялісты рыхтуюць новую вайну супроты Саветаў. Задача пролетарыяту капіталістычных краін ператварыць вайну імпэрыялістычную ў грамадзянскую.

2-гі рабочы (*да Вадзіма*). Гэта значыцца такую, як у нас была?

Вадзім. Так.

1-ы рабочы. Імпэрыялістычную ды ў грамадзянскую. (*Пауза*). Але-ж, трэба нашу Чырвоную армію ўмадоўваць!

Галасы. Ясна, трэба! Мэханізаваць яе, на машыну пасадзіць! Дый самім трэба моцна вінтоўку трymаць!

Вадзім (*да Гніда*). Таварыш Гніда!—ідзеце да дошкі.

Гніда (*неахвотна падымаецца*). Мо' каго другога?

Вадзім (*зусім не зьвяртае на яго ўвагі*). Скажыце, колькі будзе двойчы два?

Гніда (*падумаўшы*). Пяць. (*Съмех*).

Вадзім. Як гэта пяць?

Гніда (*вызываюча сябе трymае*). На понт браць! Старога вераб'я на мякіне не правядзеш! Па бацьку, барын, пашоў...

Вадзім. Што?

Гніда. Двойчы два будзе 'пяць... (*Узрыў съмеху*).

Вадзім (*чучль утрымліваецца*). Ну, а калі мы возьмем два (*бярэ два пальцы*), ды яшчэ раз два, то колькі будзе?

Гніда. Чатыры.

Вадзім. Вось, бачыце, чатыры.

Гніда (*да Вадзіма*). А ўсё-ж, Сяргей куды лаўчэй быў... (*Ціха*). На гарэлку даваў...

5. П'яніца прасьпіцца, а дурань ніколі

Скакун (*ідзе, граючы, прыпявае*):

Ой ты Хведзька, ты Хвядзюнька,
Разудала гадзіна.

Параска (засыпала пад гармонік):

Мой мілёнак, што цяленак,
Кудрысенькі, што барав,
Ён прасіў маё калечка,
Я бажылася ня дам.

Скакун. Ух, ты! (Схваціў Параску). Сыцерва, уся ў мяне!
(Пауза). Вось толькі ў касьцёл ходзіш.

Параска. Хіба нельга?

Альховы. Ясна, што нельга: „рэлігія—опіум для народу“.

Параска. Хаджу, бо там весела: як удараць, брат, у арганы, дык хоць полечку скачы...

Скакун (заграў). Скачы тут у клюб...

Параска. Дзе ты бачыў, тут усе сур'ёзныя, паседжаныне за паседжанынем... (Пауза). А там, са съмеху, з дуроты хоць папарвеш жываты...

Альховы. Парасачка, прыходзь лепей на комсамольскі-чымся ў касьцёл... (Пайшоў).

Гніда. Паглядзела-б ты, Парасачка, як ён каля скубэнткі Марыны ўвіхаецца... з Смыкам на перабой... нагружаюць... Ха-ха-ха!

Параска. Эт, і ты ня лепши, кожны з вас сам да сябе, мякішам вернець. (Сыпявае).

Як пайду я на вакзал
Лягу пад машыну,
Дакажу сваё каханыне
Сукінаму сыну.

Скакун (да ўвайшоўшае Ганулі). Чаго ныеш? (Абнімае)
Кінь ты, мілачка, гардзіцца, кінь ты тубы надзімаць...

Гануля. Хведзька!—мне нешта нядобра.

Параска. Ха-ха-ха! Ад чаго-ж табе стала, ці ад круп, ці ад сала...

Гануля. Хведзька, любы, дарагі, ці пойдзеш-жа ты на работу?

Скакун (падумаўши). Заўтра вазьмуся aberуч.

Гануля. А піць?

Скакун. Піць... Ну і піць паспрабую... пакрысе. (Пауза).
Вось толькі, прыкра, Ганулька, што памром мы, дый бяз нас будуць піць...

Х мара (*ідзе выпіўши*). Хведзька! Грай! (*Съпявае*):

Ажаніўся, весяліўся,
Цяпер буду панаваць,
Жонка будзе съвіней пасьвіць,
А я буду падпяваць.

Параска. Хо-хо! Э съвінчым ухілам, ды толькі ўласьніцкім...
(*Стукнула па жывату*). Што гэта ў вас?

Х мара (*самадавольна*). Соцыялістычнае накаленне!? (*Абні-
мае Параску*). Ад тараноў!?

Скакун. Э-эх! Ганулька! (*Эйграў на гармоніку*).
Гануля. Хведзька!—мне нешта нядобра.
Скакун (*зусім не зъвяртае ўвагі*). Чаго маўчыш!
Гануля (*съпявае праз сълёзы*):

Ці я табе не сказала,
Ці не гаварыла:
Не кладзіся каля мяне,
Бо будзе Гаўрыла...

Скакун (*прыслухоўваецца*). Ты што съпяваеш?
Гануля. Тоё, што ты чуеш! (*Эноў зас্পявалі*):

А ты-ж мяне не паслухаў
Каля боку клаўся,
Цяпер мяне мамка б'е
Скуль Гаўрыла ўзяўся.

Скакун (*схапіў за руку*). Яшчэ-ж няма.

Гануля. То будзе.

Скакун (*крычыць*). Нагуляла? (*Пайшлі*).

Х мара. Хо-хо-хо! І ўсё над тваю бірку. (*Ідзе Віхура*).

Віхура. Хведзька!—ты зноў п'яны.

Хведзька. Калі-ж прывычка, а прывычка, другая натура.

Віхура. Ня добра.

Скакун (*заграў, зас্পяваў*). Пайшоў Хведзька скачучы...

Параска. А Ганулька плачучы...

Віхура (*рашуча*). Пачакай! (*Падыходзіць да яго*). Хіба так
можна бацьку сям'і...

Параска. Бацька... Ха-ха-ха!

Гніда. Ну і бацька, нечага сказаць...

Скакун (*зусім ня слухае, да Ганулі*). Каб-жа сына...

Гануля (*радасна*). А што калі сын, Маем назавем...

Гніда. Трахцерам...

Віхура. Бачыш, да чаго ты дайшоў, Гніда і той съмлечца...

Скакун (*да Гніды*). Чаго ты рагочаш, вош! (*Паўза*). Што я п'яніца?.. П'яніца прасьпіца, а дурань ніколі... (*Паўза*).

Захачу і ня буду піць... І на работу прыду...

Віхура. Прыдзеш?

Скакун. А як-жа! Трэба сына гадаваць! Трэба зрабіць каб пацанам лепей жылося. (*Да Ганулі*). Праўда, Ганулька!

Гануля. Праўда! (*Пайшлі*).

6. Хто хуліган

Альховы (*вядзе камсамольскі сход*). Наступнае пытаньне: прыём у комсамол. Ёсьць заява ад Смыка. (*Шум*).

Зьвягіна (*паднімае руку*). Позна. У мяне кіно, я пабегла... (*Застанавілася*). Стоп. У мяне запытаньніца... (*Калупае ў носе*). Не, такі вялікае пытаньнішча...

Альховы. Калі ласка.

Зьвягіна (*да Смыка*). Ці даўно ты перастаў хуліганіць?

Галасы.—От рэжа!

— Ня ў броў, а ў вока!

Зьвягіна (*задаволена садзіцца*). Праўду рэжу, праўду...

Альховы (*да Смыка*). Калі ласка, адказвай.

Смык (*нялоўка сябе адчувае*). Як быў сярод хуліганаў, тады сапраўды хуліганіў. (*Усе напружана слухаюць*).

Зьвягіна. А цяпер?

Смык. Цяпер?

Зьвягіна. Але.

Смык. Хуліганства бывае рознае. (*Паўза*). Пытаньне ста-
віца, як я разумею, таварыш Зьвягіна, хто хуліган,
я, ці ты? (*Шум*). Раскажу папарадку: аднойчы ня было
дзе начаваць і я вымушаны быў бяз ордера заняць
жылплошчу калідору. І што-ж вы думаецце, яна выгнала
мяне і зачыніла калідор. (*Паўза*). Між іншым, да таго
калідор ніколі не зачыняўся. (*Паўза*). Я такі крыху
супраціўляўся... (*Паўза*). То хто хуліган, ядрана вош!

З'вягіна (ускочила). Ты хуліган, бацька твой хуліган, дзед твой хуліган, усе вы хуліганы! (*Пауза*). Я ад прымому ўстрымоўваюся...

Смык. Калі дазволіць сход, расскажу, хто мой бацька, хто дзед, бабушка і маць яе (*выбух съмеху*) і маці яе, значыцца пррабушку, па словах бацькі ведаю.

Галасы.—А як-жа!

— Абавязкова!

— Просім!

Смык. Мой бацька... ды ў мяне, фактычна іх тры. (*Съмех*).

З'вягіна. Можа і болей, адкуль ты ведаеш!..

Смык (*не з'вяртае на яе ўвагі*). Першы бацька быў старшынёю рэйкому, у дваццатым бандыты забілі яго. (*Панура*). Выразалі ўсю сям'ю. Я з меншым брацікам, Фэлікам, уцёк. (*Чучу устрымліваецца*). Акрываўленага брацішку, Фэліка, яму тады было тры гады, з вярсту пёр на руках і... сканаў. Мне тады было дзесяць год. (*Пауза*). Помню хавалі ў аднай магіле. Труна з труной поруч, адна калі другой, аж сем... Хацелася, ой як хацелася, каб і восьмая была... Ды не, Сымонка Скрыпка застаўся жыць... (*Пауза*). І жыць было пудёвае ў дзіцячым доме Скрыпку, дык не—уцёк, стаў валацугаю, Смыкам зрабіўся... Гэта ўжо было пры блатным бацьку. Празвалі яго Сенька Грач. Калі пяці год быў у яго групе, калі аперыўся—быў раскол, адышоў... стаў на чале малодшых. Вандравалі па съвеце; зімою часта гадалі, лета кожнае, праз тры гады, жылі на курорце. Апошні год, пры трэцім бацьку, прадую на пабудове.

Комсамолец. Хто-ж твой трэці бацька?

З'вягіна (ускочила). Уй, мне ў кіно...

Комсамолец. Ідзі сабе ў кіно.

З'вягіна. Што? От-жа не пайду... (*Садэцца*).

Смык. Трэці бацька—Арцём Віхура. (*Усе зъдзіўлена мялдзяць*). Так. (*Пауза*). Хацелі было коцку даць, адчулі сілу, рука не паднялася. Сіла сілу паважае. (*Пауза*). Заела, за нутро ўзяло, што ён кніжкі чытае, будуе. Стая і я чытаць, другіх вучыць... Так. Добрых дзесяятак хлапцоў прыстроіў, каго куды... Два-тры хлапцы засталіся, ні за што ня хочудзі стаць пудёвымі... (*Уваходзяць два бяспрывітульнікі*). Вось яны, малойчыкі...

Міцька. Здароў, Смык!

Смык. Здарова! (Да Ціра). Цігру маё!

Цігр (вітаючыся). Даёш курыць.

Смык. Ня дам. (Да ўсіх). Ім байкот аб'яўлен... (Съмех).

Міцька (да Віхуры), Дзядзечка, дай закурыць... Дай, ну што табе стойць... Ну дай... Не даеш?.. Пачакай-жа, гад ты печаны!..

Цігр. Арцем!—так і не дасі.

Віхура (цывёрда). Ня дам. (Уваходзяць: Хмары, Гніда, Хрушч).

Міцька. Дык яны дадуць. (Падбягае да Хмара).

Хмара (дае закурыць). Калі ласка.

Міцька (закурыўши). У каго табачок, у таго і празднічак. (Скача).

Гніда. Куры, Цігр. (Дае папяроску). І вышінь можна калі на тое пайшло...

Цігр. Даёш. (Да Смыка). Сыцеражыся! (Да ўсіх). А вы, маліцесь комсамольскому богу за раба божага Смыка. Ха-ха-ха! Крупіць ён, наварачвае, але... ня выкруціца з лап Цігра.

Смык. Ты што?

Цігр (трусьліва). Ды не, я так...

Зайграў гармонік, бліспртыульнікі выбягаяюць скучы. Съмех. За імі выходзяць: Хмара, Гніда, Хрушч

Смык. А Міцька, яшчэ нічога... Такі вырву з лап Цігра. (Пауза). А Ціра (ківае галавою), цяжка, тры забойствы мае... (Пауза). Дык вось заела, за нутро ўзяло, што ён—бацька трэці, книжкі чытае, будуе. (Пауза). Стой і я чытаць, будаваць. (Пауза). А цяпер, калі прымедзе, будзе чацьверты бацька—комсамол.

Галасы:—Нельга!

— Рана!

— Прыняць!

Зьвягіна (ускочыла). Рана, рана, нельга, нельга! Я ўстрымую-ваюся... (Съмех). Чаго съмляцца... Ён не расказаў аб другім факце хуліганства... Тут-та ён яўны хуліган...

Смык. Ня ведаю, хто хуліган... Справа вось у чым: Зьвягіна, вытурыўши мяне з колідору, не хацела пусціць у пакой комуну ТРАМ'ядра, якая тут жыве... (Съмех).

Г а л а с ы . — Правільна !

— Быў такі факт !

С м ы к . Тады трам'ядраўцы , па канадзе (паднімае ўверх і алаву) , палезьлі на другі паверх ... (Пауз). Праўда , канат гэты я з рушнікоў звязаў , але што з гэтага , не на вуліцы ж ім начаваць ... (Пауз). Ну , то хто тут ху- ліган ? (Съмех).

Г а л а с ы . — Прыняць !

— Нельга !

— Прыняць !

В і х у р а (устае). Прашу слова .

А л ъ х о в ы . Слова мае таварыш Віхура .

В і х у р а . Смык Сымонка , сапраўднае прозвішча яго Скрып- ка , прайшоў суровую жыцьцёвую школу і ўсё тое , што ён казаў , гэта праўда . Скрыпка Сымон , па майму глы- бокаму перакананью , падрыхтаваны для ўступлення ў комсамол . Я прапаную прыняць яго . (Аплэдисменты).

А л ъ х о в ы . Галасую . Хто за ? Абсалютная большасць . Супроць ? Трое . (Пауз). Пытаньняў больш няма ? (Аля- даецца). Сход закрыты .

З в і я г і на (махае рукамі). Таварыш Альховы ! Слухай ! За- піши , што я ўстрымалася ... (Съмех).

А л ъ х о в ы (усміхаючыся). Можна . (Развыходзяцца).

7. Бяру офіцэра

Беразоўскі сядзіць у куце , перастаўляе шахматы .

Х м а р а (уваходзіць , садзіцца). Бяру офіцэра .

Беразоўскі (не звяртае ўвагі). Шах каралю .

Х м а р а . Шах і мат . (Эмакнун рукавом шахматы).

Беразоўскі (ускочыў). Я ...

Х м а р а (устаў , спакойна). Я былінка , адзін ...

Беразоўскі (нэрвуецца). Я ... Мы ...

Х м а р а (усміхаючыся). Кароткае замыканне ... (Пауз).

Каранасты , у самога сябе ўрос ...

Беразоўскі (многазначна). Сыграем яшчэ .

Х м а р а (махнун рукою). Прайграна , да-ра-гуша ! Нішто сабе ягадка !? У падхалімы да Віхуры ...

Беразоўскі . Што ?

Гніда (*уваходзіць, паднімае шахматы*). З строю выбіты...
(*Глядзіць на Беразоўскага*). Калі што, бяру офіцэра...
(*Пад нагамі хруснула*).

Беразоўскі (*усхвалявана*). Як?

Гніда. Офіцэрышка ў маіх руках... (*Паказвае*).

Беразоўскі (*нэрвуюцца*). Ды ну вас! (*Памкнуўся ісъді*).

Гніда (*элосна*). Эй, гаспадзін, не рызыкуй!.. (*Мякіэй*). Дай
на паўлітроўку...

Беразоўскі. Няма.

Гніда. Знойдзеш!

Беразоўскі (*шукае ў кішэнях*). Такі няма.

Гніда (*xітра*). Барахлішка маеш...

Беразоўскі. Брыдота!

Гніда. Но, но, цішэй на павароце...

Беразоўскі (*адштурхнуў ад сябе*). Балота!

Хмара. Балота!?

Гніда. Ой, не чапай балота... (*Паўза*). Навошта парушаць
спакой у краі, дзе балота зъяўляецца аздінаю ўцехаю...
Колькі казак, легенд, песень, розных мэлёдый з балотам
звязана...

Вадзім (*увайшоўши, чуе апошнія слова*). Асушым балоты,
зъявіцца новыя песні, мэлёды, легенды...

Беразоўскі (*рад*). Правільна! (*Паўза*). Сынку, дарагуша...

Гніда (*зласціва*). Няхай сынку пасьце сьвінку...

Хмара (*ла Вадзіма*). З маладых, а ранні!..

Вадзім. Ба-ло-та!

Віхура (*увайшоўши*). Трэба асушваць...

Гніда. Што?

Віхура. Балота. (*Паўза*). І ў балоце золата бывае...

Беразоўскі. Трэба, дарагуша, ой як трэба... Буланы да
балота прывыкшы і той заграз...

Гніда. Туды яму і дарога!..

Хмара. Папхнудь, дый калом па галаве!..

Віхура. О, не! (*Паўза*). Выцягнулі мы яго, падкармілі, па-
бег стары падскокваючы...

Хмара. Кляча!..

Віхура. У добрай гаспадарцы і кляча патрэбна... (*Глядзіць
на раскіданыя шахматы*). Давай, стары, сыграем...

Гніда (*паказвае*). Офіцэрышка ў маіх руках...

Віхура (*усъміхаючыся*). Нічога, пешкамі заменім... (*Садзіца за шахматы*).

Гніда. Эх... у офіцэра... маць. (*Кідае фігуру*).

Віхура (*усъміхаючи, паднімае*). Бяру офіцэра.

Гніда (*нэрвова*). Ня людзішкі, а... сволачы! (*Хутка выходзіць, за ім Хмара*).

Вадзім (*паглядзеў*). Жыцьцё, гэта шахматная ігра!?

Віхура. Шах каралю!

Беразоўскі. Мат каралю!

Віхура. Шах і мат!

8. Ту кіп эй фарм із ноат ту вьюў эй баскет

Скрыпка (*читае пра сябе*). Соў ор аддзервайс дзі вор эмауд дзі кепіталістык уорд энд Юніон Соўвет Соўшыэлістык рэпаблік із апэвойдэбл. (*Да Марыны*). Марынка, усё-ж, калі яна пачнецца?

Марына. Што?

Скрыпка. Вайна.

Марына. Якая табе вайна?

Скрыпка. А такая, ядрана хны, што: ту кіп эй фарм із ноат ту вьюў эй баскет... (*Паўза*). А па-нашаму, па-беларуску, бяз усякіх: гаспадарку весьці — не кашалі плесці... (*Чытае*). Дзі эканомікал крайзыс гэд окюпай олл дзі кепіталістык каўнтыры. Юройп із гэаспінг ін дзі клэатчэс оф дзі эканомікал крайзыс.

Комсамолка (*читае*). Уэльс вооз стронглы энкшыоус эт мітынг эй лэйды. Сноў увайт фэйс...

Скрыпка (*прыслухоўваецца*). Лахудра.

Комсамолка. Хто?

Скрыпка. Твая лэйды. (*Схапіў комсамолку*). То-лі нашы дзеўкі калгасныя: ядронныя, румянныя, дзябёлы... Адным словам кроў з малаком.

Комсамолка (*вырвалася, чытае*). Сноў увайт фэйс...

Скрыпка. Фэйс... шмэйс...

Марына (*да Скрыпкі*). Кінь бузіць, іначай...

Скрыпка (*перарывае*). Іначай... Хай гэту чытае. (*Дае книжку*).

9. Кракадзіл гарохавы на чарапасе верхам

Вадзім (*канчае афармляць насыщенную газету*). А лоўката яго скапіў. (*Разглядае карыкатуру*). Гіда, гідра рэволюцыі... сказаў Сымонка Смык, а цяпер ангелец Скрыпка...

Альховы. Ангелец?

Вадзім. Ага. Крукам сядзіць над ангельскаю моваю...

Альховы (*разглядае карыкатуру*). Можа, хіба крыху вусы падправіць?

Комсамолец. Кінь мусоліць і так добра. (*Пауза*). Каб Хмару яшчэ...

Альховы. На чарапаху яго, ці што?

Комсамолец. Лоўка! Кракадзіл гарохавы на чарапасе верхам...

Альховы. Вырашана аднаголосна. (*Пауза*). Толькі Зьвягіна ўстримоўваецца... (*Паказвае карыкатуру. Сымех*).

Зьвягіна (*увайшоўши*). Чаго вы рабочаце? (*Падыходзіць, разглядае*). Іш ты, машыністы...

Комсамолец. На ўсіх парах нясецца ўперад...

Зьвягіна. Устримоўваюся ад аналізу.

Альховы. Чаму?

Зьвягіна. Героям дня ня можа быць адзін Віхура... Дзе масы?

Вадзім. На будоўлі, разам з ім. Глядзі... (*Паказвае*).

Зьвягіна. А элемэнты культработы ў агульнай систэме.

Дзе я, загадчыца клубу? Верхаглядзтва, яўная недаацэнка, загібы, опортунізм...

Комсамолец. Чаго нышч? (*Паказвае карыкатуру*). Паглядзі, мой съвет, падзівіся, кім ты ёсьць...

Зьвягіна. А-ах! (*Уэрый сымеха*). Я ўстримоўваюся... О, не! Я супярэчу! Я не дазволю!.. Я забараняю вывешваць гэтую паршывую газэтку... Я... я...

Комсамолец. Паглядзі, мой съвет, падзівіся, кім ты ёсьць... наша культработка.

Зьвягіна. Развяліся розныя колегі, комісіі, падкомісіі, гурткі, шмурткі... а хіба гэта дапамагае рабоце?.. (*Пауза*).

О, не, культработка разгорнута...

Комсамолец. Калі што і робіцца, дык толькі дзякуючы
партколектыву...

Уваходзяць рабочыя, разглядаюць газету, съмех.

1-ы рабочы. Хо-хо-хо!

2-гі рабочы. Здорава!

Хмары (злосна). Што? Мянэ... Ідры тваю з такою сама-
крытыкаю. (*Хапае газету*).

Комсамолец. Но, но, но!

1-ы рабочы. Ня дурачся... (*Вырваў газету*).

Комсамолец. Ха-ха-ха! Але-ж трэба так схапіць...

Відук (чытае). Krakadzil гарохавы на чарапаце верхам...
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

10. Хопіць таўчы ў ступе ваду

Інструктар дае съвісток.

Галасы. Лявоніху!

— Юрачку!

— Таўкачыкі!

Звяягіна (убягае). Але, але, таўкачыкі!..

Галасы.—Хопіць таўчы ў ступе ваду!

— Даёш!

— Наш!

— Новы!

— Будаўнічы!

Інструктар. Танец будаўнікоў.

Съвісток. Музыка. Танцующы вытворчы танец.

Круг трэці

Кватэра Скакуна Хведзькі.

1. Дай ёй па загрыўку

Гануля. Хведзька, ты сёньня будзеш са мною, праўда?
Ты, нікуды ня пойдзеш?

Скакун (ходзіць разважаючы) Жыве чалавек і раптам ня
стала чалавека, амба, каюк. (Пауза). Дзеци плачуць,
жонка рукі ломіць, прамовы, а чалавека ня стала... амба,
каюк.

Гануля (падыходзячы). Хведзька, ты нікуды ня пойдзеш?
Скакун. Калі-ж шчыміць... Хоць каплю глынуць... Смага...
Гануля. А ты ня думай аб ёй... (Абнімае). Добра? (Пауза).
Ну, чаго-ж ты маўчыш?

Скакун. Э-эх жыцьё! Ні табе выпіць, ні табе закусіць...

Гануля. Хведзька, ты застанешся са мною, добра?

Скакун. Добра.

Уваходзяць Гніда, Хмары, Хрушч, усе п'яныя.

Гніда. Гаспадыні, маё!.. (Ікае).

Хмары. Здароў ударнік (Дастае бутэльку). Усё адно, адзін
раз жыць... Пі, хлопцы, весяліся, а там хоць трава не
расцці!..

Хрушч. Каля бабінай спадніцы! Ну і ўдарнік! Ха-ха-ха!

Гніда. У лапы ўзяла... (Паказвае на Ганулю). Як кошка...

Го! (Пауза). А ты, ня будзь мышкай, а будзь пацуком...

Скакун (аддзяляецца). Я крыху прайдуся, праветруся...

Гануля. Ня пушчу.

Галасы.— От птушачка!

— Зязюлька!

— Грэ ў хвост і грыва!

— Ня баба, а чорт!

Гануля. Чуеш, ня пушчу!
Скакун (замахнуўся). Пусьці!
Гніда. Дай ёй па загрыўку!
Скакун (уэй гармонік зайграў).

Пайшоў Хвядзька скачучы,
А Ганулька плачучы...

Гануля. Досыць кажу! (Ня пускае).
Гніда. Па загрыўку, кажу! (Свалка, ублягае Скрыпка).
Скрыпка (хутка гаворыць). Прыехалі ангельцы, праз дэ-
каду монтаж турбогенэратарапа... (Пауза). А корпус не
гатоў.
Скакун. Ангельцы?

Скрыпка. Ага. (Паказвае). З такімі люлькамі... Абглядалі,
съмняліся з бетоншчыкаў...

Скакун (пусьціў гармонік, той зайграў). З бетоншчыкаў?

Скрыпка. Ну так, за імі затрымка...

Скакун. Затрымка? Якая затрымка? Хто затрымаў? Хто
асьмеліўся аплёўваць нас бетоншчыкаў... у сусветным
 маштабе.

Скрыпка. Сам аплёўваеш.

Скакун. Я?

Скрыпка. Ты.

Скакун. Я плюю? (Садзяцца цутарыць).

Галасы. — У косьці яму!

— Па загрыўку!

— Ня варта пэццаца!

Выходзячы съпявашы:

„Хлебам кармілі дзяўчонкі мяне...“

Скрыпка (гаворыць галасьней). У нас, кажуць, у Ангель-
шчыне, бетоншчык дае восемсот замесаў у адну зьмену.

Скакун. Восемсот? Мнагавата...

Скрыпка. Мнагавата... Гэта-ж з-пад палкі. А я, хоць
і малады бетоншчык, але дам дзесяцьсот!

Скакун. А я дзесяцьсот дзесяць!

Скрыпка (раз). Ёсьць! Давай умову!

Скакун. Умову?

Скрыпка. Эгы.

Скакун. Якую ўмову?

Скрыпка. Соцялістычную. (*Падмірвае Ганулі*). Вось яна.
Падпішам?

Сакун (*разважаючы*). Навошта гэты вінтэрас?

Гануля. Хведзька! — падпісвай. (*Паўза*). Пролетары будуе,
а ім хаханькі, ды над кім, бэтоншчыкамі...

Сакун. Ды не, як-жа, навошта падпісваць...

Скрыпка. Эх, ты, галава садовая! Як так навошта, ангель-
цаў дагнаць і перагнаць! (*Падпісвае*). Сымон Смык
(Скрыпка).

Сакун (*устае, заіраў гармонік, зьдзіўлена глядзіць*).
А дзе-ж яны?

Скрыпка. Паветра дрэннае, змыліся...

Сакун (*нерашуча падыходзіць да стала*). Ну давай.
(*Падпісвае*). Хведзька Сакун (Няпудёвы).

Скрыпка. Стой! „Ня“ выкрэсльм, застанецца Пуцёвы.
(*Съмех. Агульная радасць*).

Сакун. Эх, Ганулька, як-бы гэта...

Гануля (*рада*). Цяпер можна... (*Бяжыць, нясе гарэлку*).

Сакун. От кракадзіл... (*Съмех*).

Скрыпка. О, не (*Гануля апусьціла руکі*). Пасъля, як да-
гонім, дый перагонім...

Сакун (*чухае патыліцу*). Хоць па адной, разумееш...

Скрыпка. Не, не, не! (*Хутка пайшоў*). Да заўтра!

Сакун. Бывай! Пуцёвы сваё дакажа! (*Як вышаў Скрыпка,*
Сакун паказвае пальцам Ганулі, адну чарку, Гануля
моўчкі налівае).

Гануля. Толькі адну.

Сакун (*выпішы чарку, паказвае яшчэ паўчаркі*). Паў-
чарачкі, ну чвэртку...

Гануля (*налівае поўную шклянку*). На, пі...

Сакун (*узяў шклянку потым кідае*). Як дагонім (*Заіраў*):

І працы палацы збудуем
у горадзе новым труда.

Гануля (*рада*). Хведзька, зануда ты мой няпудёвы...
(*Абнімае*).

Сакун (*съмяецуа*). Кракадзіл ты мой у спадніцы... (*Паўза*).
Хведзька будзе Пуцёвым!

Гануля. Будзе?

Скакун. Будзе. (*Пауза*). Толькі ты мне сына, пущёвага...
(*Пауза*). Будзе?

Гануля. Будзе.

Скакун! Падпішам умову?

Гануля. Падпішам. (*Абнімае*).

2. Эта жэншчын горш зъмяі

Тацяна (*играе на піяніна нейкую заўныўную мэледью*). Нешта-ж іх доўга німа... (*Стук у дэльверы*). Уваходзьце!

Яшка (*убягает*). Тацяна Вікенцьеўна — у машынах можа яны і разъбираюцца, а што да політыкі, дык ні ў зуб нагой...
Тацяна. Хто?

Яшка. Ангельцы.

Тацяна. Якія ангельцы?

Яшка. А хіба вы ня ведаецце? Прыехалі ангельцы, машыны прывезьлі (*Выбываючы*). Зараз прывяду.

Тацяна (*захвалявалася*). О, божа!..

Уваходзяць: Уэльс, Тэйлор, ставяць чамаданы

Уэльс (*разглядае*). У якіх жудасных умовах жыве рускі інжынер...

Тацяна (*нэрвуеца*). Ды ведаецце, усё часова... Будуецца новы горад... Паглядзіце заўтра...

Уэльс. Глядзела, глядзела.

Тацяна. Ды распранайцеся... (*Глядзіць на Тэйлора, той усыміхаецца*). Сяргей, сынку...

Тэйлор (*паглядзеў на Яшку*). Мыляецца...

Тацяна. Але, але, мыляюся, старая я ўжо, сынку..

Уэльс (*элосна*). Сынку. (*Капошыца ў кішэнях, дастае дробныя, дас яшку*). Пашалуста...

Яшка. Па-першае, у нас беларусізацца і толькі адны нацдэмы пераехалі на расейскую мову, а па-другое (*дастае з кішэні грошы*), магу здачы даць!?

Уэльс (*неразумеўшы*). Мала?.. (*Дастае грошы*). Дарага-фісна якая.. Фасьмі...

Яшка (*капіруе Уэльса, праз плячо*). Фасьміце!..

Уэльс (*разумеўшы*). У—мразы!..

Яшка. Ага, вялікабрытанская... (*Пабег*).

Уэльс. Мерсавец!.. (*Да Тэйлора*). Падстафонай бальшафік..

Тэйлор. Драбната... Ня варта нэрвы псаваць...

Уэльс (садэцца). Мая краіна паслаф установіць фам ма-
машына. Машына прыфесен.

Тацяна (праз сълэзы). Сяргеюшка, сынку...

Уэльс (хітра). Гэта ваш сын... (Пауза). Тады, ён сын на
адна хвіліна. (Глядзіць на гадзіньнік). А цяпер Джэк
Тэйлор.

Тацяна (голосна). Сяргеюшка.. сынок... праз цябе я вочы
выплакала. (Плача).

Тэйлор. Мама... ня трэба. (Суха). Я Джэк Тэйлор, інжынэр...
Ха-ха-ха!

Уэльс (да Тацяны). Трымайцеся, іначай на расправу баль-
шафікам...

Уваходзіць Ніл Максміавіч, Вадзім і Марына.

Марына. Добры вечар! (Вітаецца).

Уэльс. Добры вечар! (Пауза). Іт сімс ту мі дзэт ю ноў
інгліш лангвіч.

Марына. Эй літл. Увай ду ю нот гоў ту Інглэнд.

Уэльс. Уат із прэвэте юр-гоінг ту Інглэнд?

Марына. Нэвер.

Уэльс. Боат ўтай? Ар ю эй бальшавік?

Марына. Ноў.

Уэльс. Гм... Сач эй чармінг вумэн, эй фючэр білдэр віл
стэй ін дзі клятчэс офт дзі эшыап. Іт із інпосібл.

Марына (нездаволена). Стоп іт, ай сэй! (Пайшла).

Уэльс (да Тэйлора). Эта жэншчын горш зъмяі. Яе асьцяра-
гайся!

Тэйлор. Глупства.

Уэльс. Яна зьбіраецца...

Тэйлор. Нікуды ня дзененца, тут будзе (ідзе да Марыны,
аб нечым гаворыць, тая распранаецца).

Уэльс (да Беразоўскага). Як вам падабаецца яна?..

Беразоўскі (не зразумеўши). Ваша фірма заўсёды слá-
вілася акуратнасцю...

Уэльс (да Марыны). О, прэкрасны лейдзі, мы ўсе да со-
цыялізму прыйдзем... толькі іншым дарога...

Марына. Дарога да соцыялізму адна—клясавая барацьба—
грамадзянская вайна—саветы...

Уэльс (*расхаджвае*). Саўеты... (*Застанавіўся*). „Мир хижинам“... (*Разглядае карціну*). Як вам падабаецца? Ніякага мастацтва...

Вадзім. Ня згодзен! Тут пачатак мастацтва бальшавізму...
Уэльс. Н-да... Бальшафізм. (*Пауза*). Вы карошы малъчык-мысьліла так, як тэісі...
Вадзім (*чуть устрымліваеца*). В-вы...

Уэльс (*падкрэслена*). В-вам цяжка, я гэта разумей... Няма тэхнікі... Так, так. Зафоды ваш вылеціш у труба...

Марына (*перарывае*). Заводы нашы на поўным ходзе. Краіна саветаў, краіна сталі, краіна фабрык дымных і машын...
Тэйлор. Будзе... А покуль...

Вадзім (*з запалам*). На палёх, на нівах нашага краю, за мест клячы, гуляюць стальныя волаты—трактары.

Уэльс. Бачыла, бачыла...

Вадзім (*нэрвуюцца*). І мы бачыла, што ў вас рукі ў крыўі...
(*Перадражнівае*). Вы душыла кітайская рэвалюцыя... Вы вешала кітайскі кулі... Вы пачкамі страляла колёніальных рабоў... Вы, культурная Эўропа!..

Уэльс (*перарывае горда*). О, мы культурны Эўропа, у нас вялікія мажлівасці...

Марына. О так, па часыці пытак...

Уэльс (*паглядзеў на Тэйлора хітра*). Фы многа казада прафды. Мы спэцыялісты, а не фашисты... Мы адны з тых, якія хочам выехаць адсюль бальшафікам...

Тацяна (*да ўсіх*). Сядайце, калі ласка!

Уэльс (*глядзіць на стол*). Што? У фас ёсьць масла? Фетына? Халодны парася? (*Пауза*). О, да, тут прафінцыя, Беларусь... Бульба, сывінні...

Тэйлор. Акрамя гэтага: лес, скапідар, лён, каноплі, рагата жывёла...

Уэльс (*не зразумеўши*). Што такой?

Тэйлор. Скот.

Уэльс (*садзіцца за стол*). Ага. Скот.

Усе садзяцца за стол, п'юць закусваюць.

Тэйлор (*да Марыны*). Хоць адну.

Марына. Не, не. Я ня п'ю. (*Глядзіць на гадзіннік*). Да мне трэба...

Тэйлор. Ну што вы, што вы...
 Марына (*выходзіць з-за стала*). Дзякую.
 Вадзім. Дазволь правесыді.
 Марына. Калі ласка. (*Выходзяць*).
 Тэйлор (*п'яны*). Эноў я ў родным краі, але на гэты раз
 нешта трывожыць мяне...

Уэльс. Што з табою, Джек?
 Тэйлор (*п'е запалам*). Э-эх, як хочацца зноў на каня... па
 лясох, па стэпах, па гарах... пад Баранавічамі ў крыні-
 чанцы апошні раз рысака паіў...

Уэльс. Джек, нельга так. (*Пауза*). І съцены фуха мае...
 Тэйлор. Напляваць.. (*Пауза*). Жыцьё маё, Горальд, саба-
 чае... (*Пауза*). А калісці, было, зусім другое...
 Беразоўскі. Ты ня праў, Сяргей... Мы былі горш сабак...
 звяр'ё, а ня людзі.

Цёмна. Яму здаецца, як Сяргей катуе революцыя-
 нера, потым вырэзвае на съпіне звязду.

Тэйлор (*балюча*). Я баюся... Мяне скопяць бальшавікі...
 Уэльс. Так, так. Эта жэншчын быў тут. Яна відаць баль-
 шафіча. Яна слышал усё... О, гэта жэншчын горш зымяі...
 Беразоўскі. Вас ніхто не закране, толькі... добрасумленна
 працаваць.
 Уэльс (*зусім п'яны*). Мы будзем карашо працавала. (*Асоў-
 ваецца*).

3. Жывыя людзі—жывыя і справы

Скакун (*iлучы*). Батальён бетоншчыкаў Хведзькі Скакуна...
 Голос. Пудёвага!

Скакун (*паўтарае*). Батальён бетоншчыкаў Пудёвага ра-
 портуе.

Жывая дыяграма.

Галасы.—Дваццатага дзевятага—семсот шэсцьдзесят бэ-
 тоназамесаў!
 — Двадцать першага дзевятага—восемсот адзін!
 — Двадцать другога дзевятага—восемсот дваццаць!
 — Двадцать трэцяга дзевятага—восемсот дваццаць
 чатыры!
 — Двадцать чацвертага дзевятага—дзесяцьсот трыццаць
 бетоназамесаў!

Скакун (да Скрыпкі). А ты, ядзяць-це мухі, адстаеш. (Па-
йшоў съпявачы). Пайшоў Хведзька скачучы...

Скрыпка. Дагонім! (Пауза). Рапортую камсамольскі ба-
тальён бэтоншчыкам Скрыпкі Сымона.

Галасы.—Дваццатага дзесятага—семсот пяцьдзесят дзесяць
бэтоназамесаў!

— Дваццаць першага дзесятага—восемсот!

— Дваццаць другога дзесятага—восемсот пяцьнаццаць!

— Дваццаць трэцяга дзесятага—восемсот дваццаць два!

— Дваццаць чацвертага дзесятага—дзесяцьсот дваццаць
дзесяць бэт оназамесаў!

Віхура (рад). Дзесяцьсот дваццаць дзесяць і дзесяцьсот
тыццаць—наш гонар!

Скрыпка. Комсамолія!—на рыштаваньні. (Гудок з'явіваецца
з песніяй):

Электрыкай поле агорнем,
Па слупах пабягудь правады.

Дубовік. Жывая людзі, жывая і справы.

Верас. Рапортую каменшчыкі.

Выходзіць жывая дыяграма.

Рабочы. Дваццатага дзесятага—сем тысяч цаглін на чала-
века-зьмену!

Галасы (разам). Дваццаць чацвертага, дзесятага—дзесяць
тысяч трыста. На чале батальёну каменшчыкаў стары
кладчык Верас!

Віхура. А дзесяляры адстаюць.

Праходзяць рабочыя, сярод іх Хмара, Хруш.

Хмара. Ударніцтва ідэальная реч, вось толькі харчы...

Хруш. Што харчы, абадраліся...

Хмара. На лыка не хапае... (Паказвае босыя ногі).

Хруш. Тутуню няма... Ну і жыцьцішка прышло... Элек-
трикай не наясіся...

Праца. Паступова прыступаюць да работы. Хмара,
Хруш.

4. Во ў нас ня тое, што ў вас

Уэльс (ідучы). Гм... Як на дражджах расце элеітра-
станцыя...

Тэйлор. Відаць, корпус у тэрмін зададуць.

Беразоўскі. А як-жа. Глядзіце, з якім запалам працуюць...
Хмары (да Уэльса). Во, у нас ня тое што ў вас... (*Садзіца
закурвае*).

Уэльс (*ximra*). Карапашо ў вас...

Хрушч (*падбягае, закурвае*). Што ён кажа?

Хмары (*перадражнівае*) „Карапашо ў вас“... (*Съмех*).

Дубовік (*пайдышоўшы*). Абібокі, лодыры, хіба час цяпер
раскурваць.

Хрушч. Пайшоў ты!.. Падумаеш, генэральны...

Дубовік (*плюнуў*). Трутні!..

Беразоўскі (да *ўсіх*). Нельга так, дарагушы, трэба праца-
ваць...

Хмары (*павольна паднімаецца*). Ад працы коні докнунць...
Пачынаюць працаўца.

Уэльс (да Беразоўскага). А тыя, відаць, пальшафік...

Беразоўскі. Не.

Уэльс. Як не?

Беразоўскі. Звычайнія рабочыя.

Праходзяць. Падняўся моцны вецер; людзі ледзь-
ледзь трymаюцца на рыштаваньнях.

5. Завіруха

Віхура (*зьверху*). Таварыши!—Завіруха ня спыніць работу.
Электрастанцыя павінна стаць у строй і чым хутчэй, тым
лепей.

Хрушч. Братцы, згарыць яна гэтая праца!

Хмары. Гэта вар'яцтва!.. (*Дрыжыць*). Зуб на зуб не падае...

(да Віхуры *крычыць*). Урэшце-рэшт трэба быць жы-
вымі людзьмі...

Дубовік (*з рыштаваньня*). Таварыши!—каму не пад сілу,
злазь!

Гураган.

Соцыялізм не пабудуеш у белых рукавічках...

Гураган *узмациняецца*.

Праз буру, гураган, насустрэч стыхіі да новых перамог!
(Частка рабочых сходзіць з рыштаваньня).

Галасы.—Цэманту!

— Цэглы!

— Давай!

— Давай!

Скрыпка (завіхаючыся). Есьць. (Пауза). Хутка па шалёх,
па нівах пабягучы правады, загавораць мовай чалавечай...
Падналяжам, хлопцы, ды паднацісьнем! Яшчэ разом!

З А С Л О Н А

Круг чацьверты

Габінат Віхуры. Стол, крэслы, тэлефон. На съязне.
Чарцяжы электрастанцыі

1. Пратры вочы, пацук

Віхура (*працявае дыктаваць*). Несвячасовая прысылка:
жалезных страпіл затрымлівае заканчэнне будаўніцтва
у тэрмін.

Машыністка (*друкуючы, паўтарае*)... затрымлівае закан-
чэнне будаўніцтва ў тэрмін. (*Паузা*). Подпіс?

Віхура. Так.

Машыністка (*голосна*) НачДРЭС. А. Віхура.

Віхура. Ёсьць. (*Садзіцца падгісвае*). Вы вольны. (*Пайшла,*
насустрач ідзе рапункавод).

Рахункавод (*да машыністкі*). Ізвініце-с, журавіначка мая
кірпаносенская...

Машыністка. Куды прэш?.. (*Стукнула ногой*). Пратры
вочы, пацук! Можна сказаць на жывую паненку...

Рахункавод. Ой-ёй-ёй... (*Скача на адной назе, губляе
паперы*). Дазвольце далажыць: наступіла паненка на лю-
бімы мазоль... (*Паузা*). Ды зусім ня тое, не, не, ня тое
мы хацелі далажыць... (*Паузা*). На будаўніцтве лічыцца
на сёнешні дзень (*лічыць у паветры*), паўтары тысячы
чалавек, з якіх трывалаць паехала, дзесяць ня вышла
на работу...

Віхура. Хто ня вышаў?

Рахункавод (*глядзіць уверх*). Нумары: восемсот, восемсот
тры, дзесяцьсот пятнаццаць, тысяча трывалаць...

Віхура. Балда...

Рахункавод (*перарывае*). Ізволі сказаць Балда... Ізвініце-с,
я працую...

Віхура. Балда, я-ж прасіў вас, даць мне съпіс прагуль-
шчыкаў... іх прозьвішчы.

Рахункавод. Ізвініце-с, ня ведаю, ня ведаю.

Віхура. Як з рабочай сілай? Брыгадзіры далі заяўкі?

Рахункавод. Так. (*Лічыць у паветры*). Не хапае пяцьсот
чалавек і аднаго рахункавода.

Віхура. Пішыце двух.

Рахункавод. Слухаю. (*Выходзячы*). Крыху лягчэй будзе,
штаты павялічваюць...

Віхура (*ходзіць*). Доўга прыдзецца чакаць... (*Спініўся каля
чарцяжоў*). Да дню кастрычніковых сьвят ДРЭС павінна
працаваць. (*Эвоніць тэлефон*). Слухаю. З партколек-
тыву? Гэта ты, Дубовік? Ага. Нехапае, браце, пяцьсот
чалавек. Так, пяцьсот. Што? Зойдзеш? Добра. Слухай,
Тарас, можа Відука захваціш. Ну і добра, прыходзьце.
Давайце, давайце, разам абміркуем. Адна галава добра,
а трох лепей. (*Стук у дзвіверы*). Уваходзьце.

2. Сваіх дачакаліся

Кімаў (*увайшоўши*). Можна бачыць Віхуру?

Віхура. Што скажаце? Сядайце.

Кімаў. Мяне прыслалі маскоўскія рабочыя на дапамогу
беларускім таварышом па монтажу ДРЭС.

Віхура. О-о, здароў, дружы! (*Вітаецца*).

Кімаў (*вітаючыся*). Кімаў Арсенъ.

Віхура. Комсамолец?

Кімаў. Так.

Віхура (*вельмі рад*). Братуха ты наш... Ды сядай, сядай...
Э, сваіх дачакаліся... Разумееш, якраз у пору, а кажуць-
жа, што дарага лыжка ў абед... (*Паўза*). А мы тут
б'емся... Рабочых не хапае...

Кімаў. Ангельцы прыехалі?

Віхура. Прыйехалі. Ды што ангельцы, не разумеюць яны
нас, а мы іх...

Уваходзяць Дубовік, Відук.

3. Вучыцца ў рабочых і іх вучыць

Віхура. Будзьце знаёмы, таварыш Кімаў—комсамолец, інжынэр. (Паузэ). А гэта (паказвае) Дубовік—сакратар парколектыву і Відук—старшыня рабачкому...

Дубовік (вітаючыся). Гм... На лаўда і зьевер бяжыць...

Віхура. Пролетары Масквы прыслалі... дапамагаюць. (Паузэ). Ну, хлопцы, сядайце. (Усе садзяцца). Справа такая: няхваткі рабочых, некаторае спазненне будаўнічай часткі, не павінна прыстанавіць работу...

Дубовік. Ясна. Рабочыя, як ільви, б'юцца за тое, каб у тэрмін пусьціць станцыю.

Відук. Конкрэтная прапанова: адобраць лепшых ударнікаў у брыгаду Кімава і прыступіць да працы...

Віхура. Відаць давядзеца некаторым перакваліфікавацца.

Дубовік. Ясна.

Кімаў. Давайце кіраўнікоў зъвеньняў.

Відук. Альховы.

Кімаў. Хто такі?

Тарас. Манцёр, сакратар комсамольскае ячэйкі, а працуе бэтоншчыкам.

Кімаў. Лоўка.

Дубовік. Скрыпка—комсамолец, бэтоншчык.

Кімаў. Ёсьць.

Віхура. Пудёвы—бэтоншчык, ударнік.

Кімаў. Любата.

Відук. А ўсё-ж, з перакваліфікацыяй цяжкавата...

Дубовік. Ясна, што ня лёгка.

Кімаў. Нічога: будзем вучыцца ў рабочых і іх вучыць...

Уваходзяць Беразоўскі, Уэльс, Тэйлор.

4. Уэяла біржа рабочых

Уэльс (ла Віхуры). Паседжаньне? Перашкодзіла?

Віхура. Невялічкая нарада. (Паузэ). Няхваткі з рабочай сілай.

Уэльс. Няхватка?

Віхура. Так.

Уэльс. Уэяла біржа рабочых.

Віхура. Няма.

Уэльс. Новасьці, няма.

Відук (вырвалася). Няма такі, місьцер Уэльс. Біржа пустая.
Уэльс (паглядзеў на Беразоўскую). Фантазія, больной ча-
лавек...

Кімаў. Часамі хворы арганізм ня можа ўспрыняць рэчаіс-
насцьці, гэта бывае...

Уэльс (ускочыў). Маладой чалавек...

Кімаў (устаў). Інжынэр Кімаў. (Пауза). Будзем разам пра-
чаваць.

Віхура. Да-а, Ніл Максімавіч...

Беразоўскі (да ўсіх). Пройдзем на месца работы. (Вы-
ходзяць).

5. Вы прывыклі да лёгкадумных эксперыментай

Уэльс (разглядае, разводзяць рукамі). Прыступіць работа
нельзя...

Тэйлор (глядзіць уверх), Не, не, кожную хвіліну...

Уэльс. Так, Джэк, ападкі... можна галава скруціць.

Беразоўскі (да Уэльса). Усё-такі...

Уэльс. Усё-такі, ангельскі інжынэр, ня съвіньня, працавала так.

Кімаў. Працаваць можна. (Пауза). Зразумела, што адна-
часна з мантажом, будзе ісьці праца на версе: крыцьцё
страхі, устаўленыне ваконных пераплётав, шыб... такім
чинам да кастрычнікаў съят ДРЭС уступіць у строй.

Уэльс (да Тэйлора). Дайце яму даведка.

Тэйлор (да Кімава). Топкі катлоў нашае фірмы монты-
руюцца пяцьдзесят восем дзён і 13 гадзін. (Пауза).
Змонтыраваць турбіну, патрэбна тры-чатыры месяцы.

Кімаў. Турбіну ў дванаццаць тысяч кілёват можна змонты-
раваць у дваццаць дзён. (Пауза). А пры сустрэчным,
у дзвесятнаццаць.

Уэльс. Вар'яцтва!.. Вы прывыклі да лёгкадумных эксперы-
ментай? Вы, малады інжэнэр—хворы чалавек...

Тэйлор (да Уэльса). Вы правы. (У бок). У вар'яцкай краіне
можна сустрэць на кожным кроку хворых людзей...

Уэльс (горда). Пры ўмове настойвання на такія тэмпы мы
прымушаны будзем зняць з сябе адказнасць за бу-
дучы работу станцыі і ня ўдзельнічаць у мантажы
катлоў...

Віхура (цъвёрда). Тэмпы рашаюць: ДРЭС да каstryчніка
падніме пару.

Уэльс. У такім разе... (Дэмонстратыўна ўходзіць).

Беразоўскі (у даюнку). Місьцер Уэльс... Джэк... Джэк...
Сяр...

Кімаў (э запалам). Бацькі Перакоп бралі, у Вісьле коняй
пайлі, а мы будзем монтыраваць катлы, даваць пару
турбінам...

6. Не ў пяцьдзесят восем, а ў дваццаць восем

Уэльс (аглядае кацёл). Куды вы гоніш (падкрэслена), інжы-
нэр Кімаў?

Кімаў. Гэта яны, комсамоляты абвясцілі сябе ўдарнікамі,
высунулі сустрэчны...

Уэльс. Хто?

Дубовік. Комсамольская брыгада ўзялася змонтаваць
топку з усімі гідраўлічнымі ўстаноўкамі ў дваццаць
восем дзён...

Уэльс (нэрвуюцца). Ня ў дваццаць восем, а ў пяцьдзесят
восем і 13 гадзін...

Скрыпка (эласыміва). А мы, ядзяць-це мухі, узяліся ў
дваццаць восем!

Галасы—Ха-ха-ха!

— і 13 гадзін!

— Адкінь гэту чортаву дэюжыну!

Уэльс. Я патрабую...

Усе (оазам). Не ў пяцьдзесят восем, а ў дваццаць восем.

Уэльс (хапае чарцяжы). Наша фірма ня можа так праца-
вала. (Дэмонстратыўна ўходзіць).

Скрыпка. А наша можа! (Усе акружаюць Кімава).

Галасы. Пайшоў?

— Пайшоў!

— А чарцяжы?

Кімаў (панура). Забраў. (Устрахнуў галавой). Братва!—
давайце ў дваццаць пяць.

Галасы.—Даёш!

— Да!

— Цяжкавата!

— Ня страшна!

— Даёш!

— Абы чарцяжы!

Кімаў. Будуць чарцяжы!

Праца. Съмех, гоман, адзін Кімаў ходзіць задумашыся.

7. Узарваць новы горад,—гэта значыць, адцягнуць сабе жыцьцё

Тэйлор (*ідучы з будаўніцтва*). Іт із райт, то эксплоўд
адзі нью таун іт мінс то ділэў дзі лайф, фор майселф.
(*Скрыпка высунуўся, падслухоўвае*).

Уэльс (*напужана*). Уат?

Тэйлор. Іт віл бі дон!

Уэльс (*спакойней*). Хадя, мая фірма, гэта не датычыцца...

Тэйлор (*цвёрда*). Іт із райт, то эксплоўд адзі нью таун
іт мінс то ділэў дзі лайф, фор майселф.

Скрыпка (*пераліствае славарык*). Іш ты гады, сволачы.

(*Пауза*). Узарваць новы горад,—гэта значыць адцягнуць
сабе жыцьцё. (*Пауза*). Іт віл бі дон. Будзе зроблена.
Дудкі! (*Пабег назад*).

8. Іт віл бі дон

Тэйлор (*ідзе разважаючы*). Іт віл бі дон!

Гніда (*стаіць абапёрышыся, насывіствае*). Эй гаспадзін!

Тэйлор (*напужана*). Што?

Гніда (*съмела падыходзіць*). Здрэйфіў!

Тэйлор (*адступаючы назад*). Што... Што вам трэба?

Гніда. Не прытварайся... Толькі на адну паўлітроўку.

(*Пауза*). Ды ня пужайся... свае людзі, у даўгу не застаемся.

Тэйлор (*выхватвае рэволъвэр*). Не падыходзьце... стралю.

Гніда. Ня бузі!..

Тэйлор. Стра-ляю!

Гніда (*усыміхаючыся*). Хіба з перапалоху... (*Пауза*). Ніколі
ня думаў я, гаспадзін Беразоўскі, што вы такім трусам
сталі... (*Пауза*). Гэта я, Жыгалка... (*Пауза*). Памятаецце,
Таўсты лес...

Тэйлор. Жыгалка?.. (*Аглядаецца*). Іт віел бі дон!
Гніда. Навучыліся балбатаць... Па чыёму гэта: іт віел бі
дон!

Тэйлор. Іт віел бі дон... (*Многазначна*). Будзе зроблена?..
Гніда (*усыміхаючыся*) Пірамідону... комсамольцам?.. Магім!
Тэйлор (*адводзіць у бок*). Кацёл... (*Аглядаецца, үіха гаво-*
рыць, паказвае рукамі выбух).

Гніда. Будзе зроблена!.. (*Разыходзяцца*).

9. Каб пазнаць чалавека, трэба пуд солі зьесъці

Кімаў (*ідзе, прыглядзецца*). Вадзім!

Вадзім (*ускочыў*). Га? Што?

Кімаў. Ты тут начуеш?

Вадзім. Люблю, браце, машыну, съцерагу яе... Мала што-
можа здарыцца...

Альховы. Ты так гаворыш, нібы...

Вадзім. Гэты ляэг, сывіст, грукат, стукат, роўнамернае
шоканьне, гудкі—наша радасьць; яны складаюць дэйную
музыку, сымфонію вялікіх дзён... Люблю, ой люблю
машыну!

Кімаў. А чалавека?

Вадзім. Чалавека? (*Паузэ*). Чалавек,—тая-ж машына, ды
толькі?

Кімаў. Чалавек тая-ж машына, ды толькі (*падкрэслена*)
больш складаная... (*Паузэ*). Ён яе прыдумаў, машыну
значыць, яе ўдасканальвае, прымушае съпяваш тых
шесьні, якія яму бліжэй да сэрца... (*Паузэ*). Пазнаць
машыну ўсякі можа, а вось чалавека ў яго супяреч-
насьцях... (*Многазначна*). Каб пазнаць чалавека, трэба
пуд солі зьесъці!

Вадзім. Во, во, во! А каб чалавецтва пазнаць, тады вагоны
патрэбны... (*Паузэ*). Ды што там, бацьку роднаму ня
вер...

Кімаў. Правільна! Ня ўсякаму бацьку можна верыць.
Вадзім (*спахваціўся*). Тады каму-ж верыць, калі бацьку
нельга...

Кімаў. Ідэя—гэта бліжэйшая радня, яна збліжае чалавека
з чалавекам...

Вадзім (*пачірае вочы*). Пачакай, пачакай... Дык, як-жа гэта?
Кімаў! Ну, возьмем партыю бальшавікоў. Што яе радніць,
робіць сталіной, ленінскае закалкі?

Вадзім (*перарывае*). Тады як-жа з сям'ёй, калі яна, скажам
(*балюча*), калі яна, скажам, па ідэі чужая?

Кімаў. Дружная сям'я можа быць толькі тады, калі людзі
ідэйна звязаны адзін з адным.

Вадзім (*стукнуў сябе па ілбу*). Ах ты, галава садовая,
вось дзе пачатак нітакі для таго, каб раскруціць клу-
бок. (*Пауза*). Я яго раскручу!

Марына (*падыходзячы*). Тады ў нас будзе дружная сям'я.

Вадзім. Калі?

Марына. Калі раскруціца клубок...

10. Турбогенэратаў змонтываны

Віхура (*працягвае гаварыць па тэлефону*). Алё! Алё
Менск. Так, турбогенэратаў змонтываны (*паказваецца*
праца на монтажу турбогенэрата) у дзевятынаццаць
дзён. У дзевятынаццаць дзён! (*Пацэ*). Катлы? Комса-
мольскі кацёл гатоў. Працавалі дваццаць пяць дзён.
(*Паказваецца праца*). Так. Сёньня гідраўлічная проба.
Сёмага? Абавязкова. (*Вешае трубку*).

11. З перамогай, таварышы

Альковы (*каля катла*). Дзе-ж Скрыпка—наш ударнік?

Комсамолец (да Альховага). Глядзі, ужо 10 атмосфэр!

Кімаў (*моўчкі ходзіць*). Нешта-ж нейкае, што Скрыпкі
няма...

Скакун. Дзе-ж наша інжынэрыя?..

Альковы (*глядзіць уверх*). Дваццаць атмосфэр! (*ідуць*
Віхура, Дубовік).

Віхура (*з радасцю*). Дваццаць!

Дубовік. З перамогай, таварышы! (*Уверсе зашыпела, усе*
напружана глядзяць).

Альковы (*зьверху*). Дробязы! Мономэтр ня прыгнаны...

Кімаў. Уся соль у трубах... Часам... Але-ж, пе павінна быць!.. (*Пауза*). Як для сябе рабілі...
Пуцёвы. Вядома,—самі сабе гаспадары.

12. Калі атмосфера будзе сорак

Тэйлор (*ходзіць па пакою, мядзіць на гадзіннік, хвалюецца*). Чорт знае што такое... (*Заглядае ў акно*). Гм... (*Садзіцца, адчыніяе чамадан*). Самому... (*Стук у дзвіверы*). Уваходзьце!

Гніда. Выбачайце, затрымаўся...

Тэйлор (*зусім ня слухаючы яго*)... Вось табе. (*Дае пакунак*). Калі атмосфера падымается да сарака... (*Паказвае што трэба кінуць у топку*).

Беразоўскі (*выбягае*). Што? Я, я... не дапушчу.

Тэйлор (*да Гніды, рашуча*). Зразумелі?

Гніда. Калі атмосфера будзе сорак. (*Пабег*).

Беразоўскі (*апранаецца*). Я, я... Ты звар'яшёў... Колькі сілы, энергіі пакладзена...

Тэйлор (*нэрвуюцца*). Усё ўверх тармашкамі... Разумееш, бацька, так, як і нашае жыцьцё...

Беразоўскі. Гэта немажліва... (*Пауза*). Гэта значыць, забіць бацьку, маці...

Тэйлор (*заспаківае*). Не, не, вы застанеццеся... вам давяраюць. (*Пауза*). Вы добрасумленны... Ха-ха-ха!

Беразоўскі. Пусьці!

Тэйлор. Ня пушчу!

Беразоўскі (*штурхнуў*). Лайдак! (*Хоча выходзіць*).

Тэйлор. Захадеў крыўі сына... (*Рве кашулю*). На, пі, усё адно канец...

Беразоўскі. Я, я... (*Пабег*).

Тэйлор (*у дагонку*). Крываліца!.. Прадажная душонка!..

13. Будуць сълёзы, ой, многа сълёз

Пуцёвы. Чаго засумавалі?

Галасы.—Трыццаць восем!

— І ні адной съязінкі!

— Брава!

— Наша бярэ!

Віхура (*глядзіць*). А вось і трыццаць дзеяць! (*Бяжыць*
Ніл Максімавіч; усе кінуліся яму насустрач).

Кімаў. Што з вамі?

Віхура. Вы хворы?

Беразоўскі (*памкнүўся сказаць*). Братцы...

Усе (*напружана*). Што здарылася?

Беразоўскі. Братцы... (*Балюча*). Не магу...

Галасы.—Трыццаць дзеяць!..

— І ні адной съязінкі!

Беразоўскі. Н-е... не магу... (*Пайшоў, апусьціўши галаву*).
Будуць сълёзы, ой, многа сълёз... (*Да Віхуры*). Арцёме...

Віхура. Што з вамі, Ніл Максімавіч?

Беразоўскі (*паглядае*). Калі будзе сорак...

Віхура (*захваляваўся*). То што будзе?

Беразоўскі (*перарывае*). Калі будзе сорак... (*Бяжыць*
Вадзім).

Вадзім. Таварышы! Таварышы! Калі будзе сорак (*пагля-*
дзей маномэтр) будзе выбух... (*Трывога*).

Галасы.—Лаві!

— Трымай!

— Дзяржы!

Вадзім і Скрыпка вядуць Гніду. Скрыпка увесы
акрываўлены.

Сирыпка. Стой, гадзюка (*вяжа руки*), цяпер амба табе, жаюк,
ядзяць-це мухі з камарамі. (Усе акружаюць).

Беразоўскі (*кідаецца да Вадзіма*). Сынку... (Усе напру-
джана *глядзяць*).

Вадзім (*адштурхнуў*). Бацькі ў мяне няма... Не, бацька
ёсьць. (*Беразоўскі леже да яго*). Бацька мой—комсамол.

Беразоўскі (*Да Віхуры*). Арцёме, мілы чалавек, дарагуша...

Сирыпка. Каб ня ён (*пакаэвае на Вадзіма, угледзей на*
руцэ кроў, асоўваецца, дык... ввады). Каб
ня ён, дык мне амба, капут, ядзяць-це мухі...

Віхура. Сорак.

Кімаў. (*крычыць*). З тысячы шасьцісот труб катла толькі
адна зас্লязілася.

Дубовік (*з радасцю*). Толькі адна съязінка!..

14. Электрастанцыя падняла пары

Віхура (*вельмі рад*). Таварышы!—электрастанцыя падняла пары.

Паднімаеца наверх, за ім Дубовік, Кімаў, Верас,
Скрыпка, Пуцёвы і яшчэ некалькі старых рабочых,
усе радасныя.

Галасы (*зьнізу*).—Слава героям!
— Ордэн Леніна Віхуру!

Віхура (*усхвалёваны*). Таварышы! (*Усе напружана слухаюць*). Ды што казаць: сёньня наша съвята, съвята працы.

Электралямпачкі (*паступова запальваюцца*). „Рэальнасць нашае програмы, гэта жывыя людзі, гэта мы з вамі, наша воля да працы, наша гатоўнасць працаўца па-новаму, наша рашымасць выкананць плян“. (Сталін).

Уэльс (*бяжыць да Віхуры, усе раступаюцца*). Ваша ўзяла. Мы спасавала. Такіх тэмпі мы не відала. Вы гэрой! (Пауза). Мы Расія ня знала, глупства рабіла...

Скрыпка (*з перавязаною рукою*). Мы казала, што наша ўзяла, ядзяць-це мухі...

Уэльс. Мы з Джэкам паехала ў Англія, расказала рабочым, ваш энтузіазм будаўніцтва новы горад...

Вадзім. Вы паехала, а Джэк Тэйлор застанецца на нашык харчах... (*Усе зьдэйлена глядзяць*).

Тэйлор. Мерзавец! (*Хоча страляць, але рэволюзвэр аказваеца пустым*).

Вадзім. Ваша песьня праспявана... (*Да ўсіх*). Гэта не ангельскі інжынэр, а расейскі белагвардзеец, Сяргей Беразоўскі...

Хапаюць Сяргея, выводзяць.

Марына (*да Вадзіма*). Малайчына!

Віхура (уключае рубільнік). Табе, краіна, наш падарунак
(працяжны гудок, музыка). Героі будаўніцтва новага
гораду: Верас, Скрыпка... (Аглядае кругом). Ды ўсіх не
пералічыш... (У салю). Вунь яны, ударнікі, вынаходцы,
рацыяналізатары, героі вялікіх творчых дзён... (Пауза).
Будуй, пролетары!

Скрыпка (выбягае наперад). Будуючы новыя гарады, вы-
хойвай новага чалавека, ядзяць-це мухі... з камарамі.

Літвыяны—Менск.

20-XII—31 г.



Переверто 1970

З А С Л О Н А

3,000

3

ЦАНА 1 р. 30 кмп.



163

